
ЗГОДА

ІНФАРМАЦЫЙНА-АНАЛІТЫЧНЫ ШТОТЫДНЁВІК

№ 20 (198)
26 траўня 2001 г.

ПАДЗЕЯ

ХОЦЬ ВЕНІКІ ВЯЖЫ!



НАШ ВЕРНИСАЖ. «Александр Григорьевич Брежнев», художник А. СДВИЖКОВ-ВСЕБЕЛОРУССКИЙ

ТАЦЬЦЯНА ПАПОВА

Выступленьне Аляксандра Лукашэнкі на II Усебеларускім народным сходзе абяцала стацца, як заўжды, разьвясёлым. Сьпярша складана было ўтрымацца ад кпінаў зь бязглуздасьці новае праграмы сацыяльна-эканамічнага разьвіцьця, якая сталася падставай для такога маштабнага мерапрыемства. Але чым радзей Лукашэнка зазіраў у падрыхтаваную паперку, чым больш уважліва народ чытаў эканамічную канцэпцыю, тым меней хацелася сьмяяцца.

Дэлегаты

Менск прымаў нашэсьце з дзьвюх з паловай тысяч дэлегатаў як мог. Для аўтобусаў зь імі пракладалі маршруты, дзе сьветлафоры падміргвалі кіроўцам толькі зялёным вокам, візытэраў сялілі ў гатэлях у цэнтры гораду, да іх увагі прапанавалі канцэрт лепшых, па словах кіраўніка дзяржавы, прадстаўнікоў беларускае культуры.

Лукашэнка аб'вясьціў, што недарма даручыў адкрыць сход міністру Гуляку. Задумана было паказаць, нібыта культура не кінутая на волю лёсу. У пацьверджаньне сваіх слоў, прэзыдэнт указаў на тое, што ніхто з выступоўцаў ня меў на сабе старэнькае сукеначкі. *«Гэта ж шалёных грошай каштуе!»* — жаліўся Лукашэнка, усьведамляючы, аднак, адсутнасьць іншага выйсьця: *«Ня будзем падтрымліваць артыстаў – ператворымся ў бананавую рэспубліку»*.

Дэлегатам паведамілі, што за права выступіць на канцэрце змагаліся сотні калектываў. Насамрэч спабору за нумар у шоу не было. Ансамблям проста паведамілі, дзе й калі іх чакаюць на рэпэтыцыю. Найвышэйшыя дасягненьні беларускае культуры праявіліся ў кульмінацыі імпрэзы. На сцэне зьявіліся тры хоры, каб пастаяць некалькі хвілін перад публікай і паадкрываць роцікі. «Белавеская пушча» гучала ў запісе.

Але дэлегатам спадабалася. Яны пляскалі ў ладкі ад душы. А ранкам наступнага дня яшчэ актыўней. Можа, канцэрт іх сапраўды ўразіў, але 18-га траўня без клакераў не абышлося. Прычым яны часам забываліся на свае абавязкі і сьпяшаліся выканаць норму па апляздысмэнтах пасьля кожнае банальнасці. Шчыра віталі, прыкладам, выслоўе: *«Што думаеце, прэзідэнт пойдзе за вас вырашаць пытаньні вытворчасьці малака і мяса? Даіць кароў і карміць быкоў? Не»*.

Цяперашні стан

Такія сходы заўжды нагадвалі савецкія партыйныя пленумы. Пятнічная дзея ня сталася выключэньнем. Лукашэнка зьвяртаўся выключна да таварышаў. Хаця праз сем год сваіх высілкаў па аднаўленьні савецкае дзяржавы ён зразумеў, што шляху назад да саюзу няма. Ён з сумам згадваў, як ня браў удзелу ў падзеле Чарнаморскага флоту й застаўся голым пасьля распаду СССР.

Мэтадычнае прамываньне народных мазгоў распачалося з канстатацыі таго, што Беларусь жыве ня проста добра, а лепш за ўсіх. Прынамсі ў СНД. Хто б мог падумаць, што за апошнія пяць год беларуская эканаміка ня проста стабілізавалася, а нават стала даваць станоўчыя паказальнікі. Аказваецца, *«вытворчасьць спажывецкіх тавараў узрасла на 81 адсотак, таваразварот у розьніцы павялічыўся больш як удвая, рэальныя грашовыя даходы насельніцтва павысіліся на 71 адсотак»*. Толькі людзі гэтага шчасьця не адчуваюць. Па праўду далёка хадзіць не давялося. Нягледзячы на ўважлівасьць вертыкалі пры адборы дэлегатаў на зьезд, палова зь іх абвергла б статыстыку. Астатнія, магчыма, і пацьвердзілі б, але не з-за ўласнага досьведу, а з спасылкай на бачанае па БТ.

У адпаведнасьці з дадзенымі складальнікаў праграмы, у мінулым годзе сярэдні заробак працаўнікоў, службоўцаў і калгасьнікаў складаў 83 зь лішкам *USD*. Міністар эканомікі ў апошнія дні мінулага году называў меншую лічбу. Што рабіць, за сем год пры цяперашнім начальніку міністэртвы не навучыліся каардынаваць свае дзеяньні і дамаўляцца аб тым, якія лічбы называць насельнікам.

Абяцаны прэзыдэнтам стольнік ужо ўважаецца за рэальны паказальнік гэтага году, хаця мала хто яго бачыў. Нават калі й раздадуць народу абяцаныя грошы, у наступным годзе падтрымаць дасягнуты ўзровень будзе немагчыма. Абвешчаныя на 2005-ы год дзьве з паловай сотні даляраў хутчэй падобныя на салодкую марковіну, прымацаваную перад ідучым за ёй аслом, чым на рэальныя грошы.

У адпаведнасьці з пунктамі праграмы, шмат высілкаў будзе кінута на ўдасканаленьне адносінаў уласнасьці. Сярод абяцаньняў: далейшае разьвіцьцё дасьледаваньняў у электроніцы, вылічальнай і оптавалаконнай тэхніцы, праграмным забесьпячэньні, тэлекамунікацыях ды інфармацыйных паслугах. Цікава, як атрымаецца ажыцьцявіць усе гэтыя пляны, калі да 2005-га году выдаткі на навуку будуць складаць менш як 2 адсоткі ад ВВП.

Стваральнікі новае праграмы сацыяльна-эканамічнага разьвіцьця перастараліся з выкананьнем інструкцыяў. Нерэальнасьць выкананьня прадстаўленага на зьезьдзе дакумэнту відавочная. Наўрад ці самі аўтары яе вераць сваім прагнозам. Праграма сталася чыста PRаўскім ходам. Па іх прагнозах, ВВП будзе расьці з хуткасьцю 6–7 адсоткаў у год. Такіх тэмпаў ня памятае нават Японія ў свае лепшыя часы. Але што нам Японія? Беларускі эканамічны цуд самы цудоўны з усіх цудаў!

➲ *Заканчэньне на стар. 3*

ДЫПЛЯМАТЫЯ

Ці вернецца Вік з Бухарэсту?

ТАЦЬЦЯНА ПАПОВА

Міністар замежных спраў Міхаіл Хвастоў абвясьціў аб верагоднасьці таго, што неўзабаве будзе ўзьнятае пытаньне аб дзейнасьці кіраўніка КНГ АБСЭ Ханса-Георга Віка ў Беларусі.

Па меркаваньні Міхал Міхалыча, чыннасьць менавіта гэтага чалавека ёсьць найбольш дыструктыўнай напярэдадні прэзыдэнцкіх выбараў.

Сам Ханс-Георг Вік накіраваўся на мінулым тыдні ў Бухарэст. Калі МЗС возьмецца давесьці свае пагрозы да выкананьня, нямецкі амбасадар можа больш і не вярнуцца ў Беларусь. Самі АБСЭшнікі камэнтаваць заяву Хвастова адмовіліся.

У МЗС перакананыя, што на сёньняшнім этапе дзейнасьці АБСЭ намецілася тэндэнцыя, якая выклікае яўную занепакоенасьць. Па меркаваньні Хвастова, яго ўстанова *«фактычна сутыкаецца са спробамі ператварыць АБСЭ ў інструмэнт заходніх краін па кантролю над новымі дэмакратыямі ва Ўсходняй Эўропе»*. Усхваляванасьць чыноўніцтва тлумачыцца перадусім дзейнасьцю групы ў сфэры рэалізацыі праектаў па арганізацыі ўнутранага назіраньня за прэзыдэнцкімі выбарамі. Пры гэтым сам панятак *«унутранае назіраньне»* для ўраду праблемы не ўяўляе. Хвастоў спаслаўся на выбарчы кодэкс Беларусі, які прадстаўляе ўсе магчымасьці для ўнутранага назіраньня. Аднак яму не спадабалася, што ў часе мінулагодніх парлямэнцкіх выбараў у склад назіральнікаў былі ўлучаныя толькі прадстаўнікі апазыцыі. Забыўся Міхал Міхалыч, што назіраньне – справа добраахвотная, хто хацеў, той пад кабінкамі і сядзеў. Адылі, па афіцыйнай вэрсыі, у Беларусь прыязджалі проста-такі батальёны назіральнікаў з Расіі, Арменіі ды іншых братніх краін. Каму, як ні міністру замежных спраў, аб гэтым памятаць?

Абурэньне МЗС выклікаў той факт, што апазыцыйным назіральнікам плацілі за каратаньне часу ў школах і палацах культуры. Па беларускай канстытуцыі фінансаваньне любое актыўнасьці, зьнітаванае з выбарамі, забараяецца. У кастрычніку, пэўне святкуючы перамогу, аб гэтым факце не згадвалі. Напярэдадні новае выбарчае кампаніі, кампрамат выцягнулі з партфеляў. Цяпер яны заяўляюць, што *«кіраўнік КНГ АБСЭ ў Менску намагаецца аб'яднаць вакол сябе апазыцыю і выступіць у пэўным сэнсе лідэрам»*. КНГ, па меркаваньні М. Хвастова, *«ператварылася ў актора, які грае на палітычнай сцэне Беларусі»*. Мандат групы такога не прадугледжвае. Гэты дакумэнт гарантуе права групы на ажыцьцяўленьне назіраньняў, складаньне справаздачаў, накіроўваньне іх у сакратарыят АБСЭ і супрацоўніцтва (!) зь беларускімі ўладамі.

У Міністэрстве ня супраць прыбываньня групы АБСЭ ў Беларусі. Чыноўніцтва заяўляе аб сваёй гатоўнасьці ўсяляк падтрымліваць імкненьне самое арганізацыі АБСЭ садзейнічаць дэмакратычным працэсам у Беларусі. Але дзейнасьць групы і ўказаньні, якія даюцца кіраўніку, не павінны быць арыентаваныя на праблемы, якія ўзьнікаюць у зьвязку зь дзейнасьцю ўласна кіраўніка. Міхал Міхалыч не дазволіць, каб дзейнасьць была накіраваная супраць ураду.

Ворагам М. Хвастову бачыцца ня толькі немец Вік, але й іншыя асобы, як фізычныя, так і юрыдычныя. Нездарма МЗС робіць усё магчымае, каб пралезьці ў Раду бясьпекі ААН. Гэтае цёплае месьцейка спадабалася Беларусі яшчэ ў сярэдзіне 70-х гадоў, калі яна праціснулася-такі ў гэтую арганізацыю. Але проста паўдзельнічаць у працы ААНаўскага савбезу беларускаму чыноўніцтву мала. У іх узьнікла ідэя рэфармаваньня гэтага воргану. У марах – павелічэньне колькасьці прадстаўнікоў Рады бясьпекі і абвяшчэньне яе адзінай арганізацыяй, якая будзе мець права даваць санкцыі на ваенныя дзеяньні на несваёй тэрыторыі. Вельмі падобна на плян нэйтралізацыі NATO.

Разам з гэтым Міхал Міхалыч клапоціцца аб стварэньні поясу добрасуседзтва вакол нашае дзяржавы. У МЗС разумеюць перавагі партнэрскіх стасункаў з усімі навакольнымі краінамі. Стварэньне гэтага поясу абумоўлена неабходнасьцю замацаваньня сувэрэнітэту Беларусі, тэрытарыяльнае цэльнасьці й бясьпекі краіны. Акрамя таго, Беларусь актыўна шукае рынкі збыту сваёй прадукцы, бо экспарт чарговы раз абвешчаны прыярытэтам, прынамсі ў праграме сацыяльна-эканамічнага разьвіцьця да 2005-га году. Такая пазыцыя замацавана таксама ў канцэпцыі нацыянальнае бясьпекі. Пояс добрасуседзтва можа ўяўляць сабою шматступенчатую структуру, асноўнымі кампанэнатамі якое выступяць пошук палітычнае талерантнасьці і узаемадзеяньня.

АНЕКДОТ-С

– Чем отличается Всебелорусское собрание от съезда КПСС?

– Очень отличается, потому что коммунистическим делегатам дарили подарки, а президентским – нет.


– На съезде избирали и одобряли членов ЦК, а на собрании только одного Лукашенко.

***

– Правда ли, как было обещано перед референдумом, что в 2001 году в РБ будет в основном построен рыночный социализм?


– Нет, не правда. Вместо этого решено провести Всебелорусское собрание и президентские выборы.

ХІТ-ПАРАД ГЛУПОСТИ



«Что вы думаете я пойду доить коров, кормить быков? Я уже свое отдоил»

(А. Лукашенко, речь на II Всебелорусском народном собрании, 18.05.01)



«Наша экономика – это слепок экономики Германии, слепок экономики Франции»

(А. Лукашенко, речь на II Всебелорусском народном собрании, 18.05.01)



«Оставшись после развала СССР без штанов, мы пытались их сшить всем и каждому»

(А. Лукашенко, речь на II Всебелорусском народном собрании, 18.05.01)

НАВІНЫ



АКЦЫІ. Акцыя «Зубра» «Мы прыйшлі» адбылася 20 траўня ў Мінску. Паводле прэс-цэнтра руху, 900 сябраў «Зубра» прайшлі па тратуарах праспекта Скарыны ад Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці. Міліцыянты выказвалі недаўменне, але ніякіх захадаў не рабілі, бо зубраўцы не мелі пры сабе ніякай атрыбутыкі. Падобныя трэніровачныя акцыі прайшлі 20 траўня ў шэрагу гарадоў Беларусі. «*Улада павінна ведаць, што ў выпадку нерэгістрацыі адзінага кандыдата яна сутыкнецца з моцным грамадзянскім супраціўам*», – пракаментаваў акцыю адзін з лідэраў «Зубра», які параіў падобныя акцыі праводзіць і іншым апазіцыйным партыям і рухам.

ЗАКЛІК. Сталічны саюз прадпрымальнікаў, а таксама Палата індывідуальных прадпрымальнікаў заклікаюць прадстаўнікоў малога бізнесу аб'яднацца дзеля абароны сваіх інтарэсаў. У сумесным звароце гаворыцца: «*У сённяшніх умовах дыскрымінуюцца правы індывідуальных прадпрымальнікаў. Узрастае колькасць супярэчлівых заканадаўчых актаў, у якіх не ў стане разабрацца не толькі бізнесоўцы, але і кантрольныя органы, прадстаўнікі якіх часта некампетэнтныя ў пытаннях заканадаўства. Чым больш нас будзе аб'яднаных, тым болей шанцаў адстаяць свае законныя правы і інтарэсы*».

СОЙМ. Сойм БНФ «Адраджэньне» адбыўся 19 траўня. Сярод абмеркаваных пытанняў – лёс КРДС, а таксама стасункі КРДС і прэтэндэнтаў на пасаду прэзідэнта Беларусі. Кіраўніцтву БНФ даручана на наступным пасяджэнні кааліцыі дамагчыся прыняцця рашэння аб правядзенні Кангрэсу дэмакратычных сіл, а ў выпадку надзвычайнай сітуацыі вызначыць імя адзінага кандыдата. Сойм прыняў зварот з нагоды сілавых разгонаў акцыяў пратэсту ў дзень Усебеларускага народнага сходу 18 траўня, а таксама заклікаў дэмакратычную апазіцыю назваць імя і аб'яднацца вакол адзінага прэтэндэнта на прэзідэнцкіх выбарах.

АПЫТАННЕ. «*Ці з'яўляецца Беларусь дэмакратычнай дзяржавай?*» З такім пытаннем да беларускіх жыхароў звярнуліся супрацоўнікі Незалежнага інстытута сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў падчас агульнанацыянальнага сацыялагічнага апытання. 42 адсоткі рэспандэнтаў заявілі, што Беларусь не з'яўляецца дэмакратычнай дзяржавай. 20 – прытрымліваюцца супрацьлеглага меркавання, 38 адсоткаў не змаглі адказаць на пытанне. Акрамя таго, 53 адсоткі апытаных лічаць, што ў Беларусі парушаюцца правы чалавека, а 20 – заявілі, што правы чалавека ў нашай краіне не захоўваюцца наогул. 68 адсоткаў апытаных Незалежным інстытутам сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў засведчылі, што не маюць дастатковага доступу да інфармацыі па палітычную сітуацыю ў Беларусі. Кожны трэці адказаў, што задаволены той колькасцю інфармацыі, якую атрымлівае. Прыкладна роўная колькасць рэспандэнтаў – 39 і 34 адсотка адпаведна – адказала, што давяраюць і не давяраюць БТ як крыніцы інфармацыі.

ПРЫСУД. На 15 гадоў пазбаўлення волі асуджаны ў ЗША 24-гадовы студэнт з Беларусі. Аляксей Шахіраў кіраваў аўтамабілем у стане алкагольнага ап'янення, выехаў на сустрэчную паласу, дзе сутыкнуўся з іншым аўтамабілем. У выніку адзін чалавек загінуў, а другі атрымаў раненні. На судзе Аляксей сваю віну прызнаў. Адвакаты лічаць, што пасля адбыцця пакарання яго чакае дэпартацыя на радзіму.

КРУГЛЫ СТОЛ. Неадпаведнасць узроўню коштаў якасці паслугаў з'яўляецца адной з галоўных прычынаў нежадання іншаземцаў наведваць Беларусь – заяўляюць удзельнікі круглага стала «*Праблемы і перспектывы турызму і адпачынку ў Беларусі і за мяжой*», які адбыўся ў Мінску 18 траўня. Паводле прадстаўніка бюро падарожжаў і экскурсій «Мінсктурыст» Аляксандра Закіса, у краіне «*няма нармальнай базы для адпачынку*», адсутнічае належны гатэльны сэрвіс, слаба развіта турыстычная інфраструктура. Таму часам кошт адпачынку ў Беларусі часам даражэйшы, чым за мяжой. Паводле інфармацыі Мінспорту, у 2000 годзе Беларусь наведала ўсяго каля 60 тысяч іншаземных турыстаў, у той час як беларускія грамадзяне здзейснілі каля мільёна турыстычных паездак за мяжу.

КОШТЫ. Паводле Міністэрства статыстыкі і аналізу, за першы тыдзень траўня рост спажывецкіх коштаў у краіне склаў 1 адсотак. З пачатку году спажывецкія кошты ў Беларусі павялічыліся на 18 адсоткаў.

ВЫТВОРЧЫЯ ФОНДЫ. Мінімум $5 мільярдаў патрэбна беларускай эканоміцы для забеспячэння пашыранага ўзнаўлення вытворчых фондаў, – заявіў беларускі прэм'ер Уладзімер Ярмошын. Для гэтага, на думку прэм'ера, неабходна пераарыентаваць унутраныя рэзервы ў рэальны сектар беларускай эканомікі, а таксама спрыяць прыцягненню замежных інвестыцый. Цяпер жа шмат якія беларускія прадпрыемствы не маюць сродкаў не толькі на пашыранае, але і ўвогуле на ўзнаўленне вытворчых фондаў, выкарыстоўваючы ўсе наяўныя сродкі на разлікі з бюджэтам і выплату заробку. На сёння асноўныя фонды беларускіх прадпрыемстваў зношаны на 76 адсоткаў, у той час як крытычнай з'яўляецца мяжа – 60 адсоткаў.

ВЫБОР–2001

РОЖДЕНИЕ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

АНТОСЬ САКОВИЧ

В понедельник журналистам довелось стать свидетелями создания еще одного «общенародного» движения – *«За новую Беларусь»*. Учредители ставят своей целью изменение власти в стране через поддержку одного из альтернативных Лукашенко кандидатов на предстоящих президентских выборах.

Вообще-то журналисты приглашались на совместную пресс-конференцию «пятерки» – Калякина, Гончарика, Домаша, Чигиря и Козловского. Но, несмотря на то, что кандидаты там также присутствовали, не они стали главными героями мероприятия.

Как сообщил присутствующим ведущий, бывший министр сельского хозяйства Василий Леонов, прямо на глазах у представителей прессы образовывалось новое общественное движение. Необходимость завершения формирования организации в «прямом эфире» Василий Леонов объяснил тем, что сбор подписей под обращением о создании движения был сорван нападением на одного из активистов Ивана Анташкевича. Поздним вечером в субботу неизвестные избили его до потери сознания и похитили личные вещи, в том числе и часть собранных под обращением подписей. Времени на повторную процедуру подписания не было, поэтому и решили проголосовать за текст обращения прямо в присутствии журналистов.

Кто и за что голосовал, правда, так и осталось тайной. Никакой регистрации участников не было. Да и текст обращения, по признанию организаторов, был еще окончательно не согласован, не отредактирован, а некоторые его структурные части нуждались в усилении. Особенно та, что касалась отношения создаваемого движения к суверенитету Беларуси, отношению к сохранению белорусского языка и культуры. Доработать «белорусский вопрос» было поручено представителям творческой интеллигенции Генадзю Буравкину и Нилу Гилевичу. Проголосовали, тем не менее, единогласно. Затем так же быстро произошло выдвижение кандидатов в исполком *«общенародного движения»*, за которых опять проголосовали единогласно и списком. Всего в исполком избрали 11 человек: Василий Леонов (председатель), Иван Анташкевич (заместитель председателя), Вячеслав Оргиш, Иосиф Середич, Генадзь Буравкин, Нил Гилевич, Людмила Карпенко, Евгений Лугин, Анатолий Гуляев и некоторые другие. Со временем к исполкому должны примкнуть и по одному представителю от каждого из пятерки кандидатов. Выбрав исполком, участники учредительного собрания поручили ему озадачиться вопросом о названии движения и согласованием всех документов, после чего и разошлись.

В целом такая кондовая пиар-акция движения *«За новую Беларусь»* оставила после себя много вопросов. С уверенностью можно заявить только то, что *«широкая общественно-политическая коалиция»*, о которой так долго говорили члены подзабытого комитета «Выборы-2001», наконец создана. И эта коалиция как две капли воды похожа на бывший комитет «Выборы-2001». Единственное отличие – теперь с ними и пятерка кандидатов, которую социологи основательно напугали негативными последствиями от ассоциирования их с политическими партиями и КРДС. ■

АКЦИИ

Хроника народного противостояния

ОЛЬГА МИЛОРАДОВИЧ

Состоявшееся 18 мая II Всебелорусское народное собрание стало еще одним камнем преткновения в и без того раздираемом политическими страстями белорусском обществе. В минувшую пятницу протест действием по поводу проведения данного мероприятия заявили представители *«Маладога фронту»*, КХП БНФ и ОГП.



В связи с присутствием на основном рабочем заседании собрания большого количества высокопоставленных государственных чиновников (в том числе и самого президента Лукашенко) меры по охране пятничного мероприятия были предприняты беспрецедентные. За день до заседания с помощью бензопил был прорежен лежащий напротив Дворца республики Александровский парк. Получилось почти по Михалкову: *«А из нашего окна площадь Октябрьская видна...»*

Непосредственно же в день заседания с самого утра большинство парковых скамеек оккупировали так называемые «тихари» – широкоплечие парни в штатском с аккуратными микрофонами на лацканах. Точно такие же «люди в черном» стояли по одному через каждые пять-семь метров вдоль наиболее горячего участка проспекта – от здания КГБ до сквера Янки Купалы, а также сидели в автобусах и легковушках с тонированными стеклами во всех прилегающих к площади дворах и подворотнях, мелькали в витринах «Центрального» и «Патио Пиццы».

Нет ничего удивительного в том, что при такой расстановке сил локальные очаги протеста оппозиции, симптоматически вспыхивавшие в этот день на проспекте Скорины, нейтрализовывались буквально в первые минуты своего возникновения. Недовольная оппозиция ну никак не вписывалась в показательно-демократический формат мероприятия, и потому, похоже, с вышколенных людей в штатском были сняты все ограничения. Единственным применяемым в этот день средством урегулирования конфликтов были силовые методы воздействия. Недовольным заламывали и выкручивали руки, их хватали за волосы и били ногами. Все это, повторимся, происходило с молниеносной оперативностью.

Участники пикета, выставленного КХП БНФ аккурат перед Дворцом республики, оказались в «воронке», не успев даже развернуть принесенные с собой транспаранты. Не менее стремительным был и захват ряженых молодофронтовцев. В Международный день музеев, на который пришлось проведение II Всебелорусского народного собрания, активисты МФ в образах Ленина, Дзержинского и Гитлера в сопровождении бравурной пионерско-комсомольской массовки попытались оживить музей восковых фигур, чтобы *«законсервировать в нем культ личности Лукашенко и нынешний режим»*. Живого Гитлера журналистам, впрочем, повидать не довелось: фюрера повязали где-то на подходах к основному месту проведения акции – пятачку возле ресторана «МакДональдс».

➲ *Окончание на стр. 8*

РЭГІЁНЫ

БРЭСТ

У выніку ўраганнага ветру, які абрынуўся на Берасцейскую вобласць мінулымі выхаднымі, пацярпелі 130 гектараў збожжавых, з дахаў дамоў і фермаў сарвала 1300 лістоў шыферу. Паводле прэс-службы ўпраўлення Міністэрства надзвычайных сітуацый, з хуткасцю 20 метраў за секунду, ураган прайшоўся па Бярозаўскім, Ляхавіцкім, Камянецкім, Пружанскім, Баранавіцкім, Івацэвіцкім, Іванаўскім і Драгічынскім раёнах. Апроч таго, чатыры раёны Берасцейшчыны – Ганцавіцкі, Баранавіцкі, Лунінецкі ды Івацэвіцкі – пацярпелі на мінулым тыдні ад замаразкаў. Слупок тэрмометра ў асобныя ночы тут апускаўся да 7 градусаў марозу, а ў калгасе «Расія» – да 18. У выніку ў гаспадарках Берасцейшчыны пашкоджаны 3,5 тысячы гектараў пасеваў, 88 гектараў загінулі.

ГОМЕЛЬ

Падчас судовага пасяджэння па справе былога рэктара Гомельскага мединстытута Юрыя Бандажэўскага ў панядзелак адвакат падсуднага Аляксандр Баранаў зачытаў зварот дэпутатаў Еўрапарламента да Аляксандра Лукашэнкі. У пасланні, падпісаным віцэ-прэзідэнтам Мары Анн Ізлер Бэгэнам, парламентарыі заклікаюць кіраўніка Беларусі «*захоўваць справядлівасць да справы Бандажэўскага*». Паводле Баранава, абвінавачанне ягонага падзащітнага ў карупцыі «*выклікала ў Заходняй Еўропе недавер і незадаволенасць*». Адвакат па-ранейшаму сцвярджае, што «*справа Бандажэўскага мае заказны характар з-за ягоных даследаванняў уплыву радыяцыі на здароўе чалавека, якія разбураюць афіцыйную версію вынікаў аварыі на ЧАЭС*».

МАГІЛЁЎ

Экологі адзначаюць небяспечную экалагічную сітуацыю ў Магілёве. Праведзеныя ў красавіку доследы выявілі ў паветры абласнога цэнтра перавышэнне санітарных нормаў утрымання фармальдэгіду на 30 адсоткаў, а серавугляроду – на 70. Таксама фіксавалася высокая канцэнтрацыя аміяку і дыяксіду азоту.

ГРОДНА

У Гарадзенскім раёне ўведзены курортны збор для наведнікаў санаторыяў ды іншых месцаў адпачынку. Падатак вымяраецца 3 адсоткамі ад кошту пуцёўкі ці 10 адсоткамі ад мінімалкі за тры дні так званага неарганізаванага адпачынку. Ад падатку вызвалены дзеці да 16 гадоў ды інваліды вайны і працы.

Старшыня віцебскай арганізацыі АГП Алена Залеская выступіла ў якасці манекеншчыцы на Міжнародным конкурсе мадэльераў-дызайнераў «Белая амфара», які скончыўся 20 траўня. Алена Залеская прадэманстравала на подыюме калекцыю трыкатажнага адзення для жанчын віцебскага прадпрыемства «КІМ».

С ДРУГОГО БЕРЕГА

ПОСЛЕДНИЙ ТИРАН В ЕВРОПЕ

Беларусь в англоязычной прессе

СЕРГЕЙ КОРОЛЬ,
Филадельфия



Первое впечатление после беглого просмотра англоязычной прессы: белорусский феномен не есть мистическое отклонение от реформенного процесса в бывшем СССР. Напротив, он — вполне симптоматичный пример постсоветского развития, вызванного стечением исторических и экономических факторов, усиленных внешней политикой России в СНГ.

Постсоветский провал

Каковы глубинные причины того, что, по выражению «Нью-Йорк Таймс», *«эта страна перешла от строительства демократии к авторитаризму так быстро и так охотно»*? Кто финансирует режим и, соответственно, каковы подлинные интересы России в Беларуси? Какова роль Беларуси в России, Украине и Молдове, и насколько там возможен белорусский сценарий? И наконец, сможет ли укрепившаяся оппозиция, которой противостоит десятилетиями затравленное сознание гомо советикус, воспользоваться нарастающим недовольством для возвращения страны на европейские рельсы?

Именно симптоматичность Беларуси и возможности перемен в ней стали во главу внимания британского «Экономиста», который сразу после парламентских выборов посвятил две статьи анализу двух *«постсоветских провалов»* — Беларуси и Украине. *«Фальшивые результаты фальшивых выборов в фальшивый парламент — другими словами, все как обычно в несчастной Беларуси»*. «Экономист», выступающий под девизом *«критикуй политиков справа, слева и в центре»*, скуп на похвалу. Тем не менее, журнал отметил относительный успех бойкота и, главное, четкую работу оппозиционных наблюдателей по сбору *«доказательств обмана»*. Заметили обычно скептичные авторы и проявления недовольства режимом, в частности брожение среди профсоюзов. Оппозиция окрепла и консолидировалась: *«даже либералы (российского типа) сейчас за независимость»*, — процитировал журнал Андрея Санникова.

С другой стороны, *«разочарованный, изолированный, но по-прежнему сильный Лукашенко»* снова доказал: чтобы выигрывать, не обязательно играть по правилам.

Внешний фактор

Наметились *«четкие различия по белорусскому вопросу»* между США и Германией. *«Офисом ОБСЕ в Минске руководит немецкий дипломат Ханс-Георг Вик. Он проповедует терпение и вовлечение властей в сотрудничество»* и переговоры как единственно возможный путь. Американцы же — сторонники более жесткого подхода. Некоторым из них *«борьба за демократию в Беларуси представляется даже первой схваткой в новой холодной войне с Россией»*.

До осени перед Беларусью стоят, по мнению журнала, три вопроса: *«Сможет ли оппозиция сплотиться вокруг сильного кандидата? Если да, то как ответит Лукашенко? Какой курс в отношении своего трудного и постылого соседа выберет Россия?»*. Ссылки на Югославию полезны, но не точны, комментирует журнал. Минск — не Белград: *«люди более апатичны, национальный дух слабее. Растущая бедность делает людей угрюмее, но пока Россия поставляет дешевую энергию, экономика не рухнет»*.

«Нью-Йорк Таймс» отреагировала на выборы лаконичной, но четкой редакционной статьей «Последний тиран Европы». Кратко изложив политику Лукашенко на выборах и его методы в целом, оценив белорусского диктатора как более жесткого, чем даже Милошевич, газета перешла к анализу роли внешних сил в политической ситуации в Беларуси в преддверии грядущих выборов. *«Его отношения с Москвой — ключ к удержанию власти. Беларусь предоставляет Москве радары ПВО на новой границе НАТО и возможность безопасно и надежно проложить газопровод из России на Запад. Если две страны объединятся, Россия сможет далее усилить военное присутствие в Беларуси, а также удовлетворить мечты тех в России, кто по-прежнему мечтает о восстановлении Советского Союза»*.

В безусловной поддержке режима Московй автор не сомневается — еще под свежим впечатлением от тогдашнего путинского поздравления с демократическими выборами. *«Такая поддержка защищает Лукашенко от давления со стороны других стран, придавая его режиму имидж законности и подпитывая его экономику дешевой энергией»*. Странен и более тревожен, отмечает газета, *«флирт с Лукашенко Германии. Немецкие дипломаты пропагандируют немецкие инвестиции и вовлечение правительства в диалог. До тех пор, пока Москва на стороне Лукашенко, полагают в Германии, нам следует с ним работать»*.

И все же, при всех своих интересах, считает газета, Москва вполне может себе позволить разрешить белорусам выбрать нового лидера — никто из ведущих оппозиционеров не отрицает необходимости тесных отношений с Россией, а вот союз с нереформированной Беларусью может нанести урон российской экономике. В самой же Беларуси объединение оппозиции остается *«единственным шансом превратить наметившуюся фрустрацию избирателей в политическую силу на предстоящих выборах»*.

Белорусский синдром

Еще через месяц «Нью-Йорк Таймс» вышла с огромной, больше разворота, статьей «Снова в СССР». Несмотря на броское название, статье чужда упрощенная трактовка. Напротив, автор пытается разобраться, что же произошло в этой, казалось бы, образованной стране, что еще семь лет назад двигалась в направлении Европы. И если авторов послевыборной передовой волновала роль России в Беларуси, корреспондент Майкл Бжезински изучает собственно белорусский синдром и его роль в России. Не прибегая к тонкостям политологии, корреспондент пробует понять Беларусь, полагаясь на личные наблюдения и километры пленки, записанной в разговорах с людьми — от полуобразованных сторонников *«белорусского де Голля»*, как выразился один из собеседников корреспондента, до представителей оппозиции и иностранных экспертов.

Корреспондет, человек необычайно общительный, начал свое турне с посещения торжеств в театре Музкомедии 7 ноября. Там он и познакомился с врачом мазовской поликлиники и ярым *«голлистом»*, а через него — с целой чередой обыкновенных белорусов как сторонников, так и противников режима. «Музыкальная комедия» 7 ноября и его ночные разговоры под коньяк с некогда демократом, но позже разочаровавшимся в капитализме врачом, добавляют статье драматизма. События последних семи лет воспроизведены исторически точно и с печальной правдивостью.

Из всех возможных ценностей современной цивилизации *«люди здесь больше всего ценят порядок»*, — цитирует корреспондент Валерия Фадеева, а далее — Карла Дагенхарта из Международной финансовой корпорации: *«спрос на дешевую водку оказался сильнее спроса на гражданское общество»*. Отмечает автор и былую фрустрацию населения первыми ростками искаженного капитализма — коррумпированной номенклатурой, *«паразитами-банкирами»* и растущей преступностью эпохи Кебича.

В отличие от своих коллег по газете, что также часто пишут статьи в рубрику «Минский дневник», корреспондент преувеличивает достижения Лукашенко как народного спасителя. Он не видит, что за социалистическим фасадом народного режима скрываются все те же пороки первобытного капитализма, только в государсвенной упаковке. Что порядок относителен, и что административная экономика Беларуси обеспечивает народ Беларуси хуже, чем рыночная экономика уже практически всех соседей. Что система субсидирования дает сбои, а шефство банков над колхозами последним явно не помогло. Что цены растут, а зарплаты и пенсии падают. И что время, когда Беларусь выгодно отличалась от России своим пенсионно-зарплатным процветанием, уже прошло.

История и водка

Гораздо точнее удается корреспонденту нащупать глубинные причины белорусского синдрома. *«Уникальная история Беларуси, —* цитирует автор Карла Дагенхарта, *— сделала ее особенно восприимчивой к авторитарному правлению»*. Тяжелый исторический опыт жизни на перекрестке завоевательных походов и несформировавшаяся национальная идентификация привели к тому, что белорусы считают золотым веком период, *«когда республика служила образцовым цехом советской империи»*. И диктаторский режим умело эксплуатирует этот менталитет — от вселукашенковского телевидения до *«самых деструктивных»* методов советского управления — спаивания людей.

«В прошлом году, когда цена водки выросла, президент выступил по телевидению и объявил о повышении зарплат, — цитирует корреспондент другого мазовского врача, противника коммунистической реставрации. *— За 32 года работы здесь я никогда не видел такого неистового алкоголизма. Каждый день принимаю по 50 пациентов, которых вынесли с конвейера в состоянии клинического опьянения»*. Не обходится и без силового давления. Его корреспондент ощутил на себе — сначала мазовский гебист чуть не разбил ему камеру, а потом пригрозил сгноить живьем на территории предприятия.

Политический бартер

Внешняя поддержка — вторая главная причина живучести режима. По оценке американских экспертов, расходы России на поддержку шаткой экономики Беларуси, главным образом в виде дешевых энергоносителей, составляют от 500 миллионов до 2 миллиардов долларов в год. В ответ Минск выполняет для Москвы грязную работу — продажу оружия изолированным режимам типа Ирака и Ливии. Жесткое обращение с диссидентами в Беларуси также отвлекает критику правозащитных организаций от Москвы. Как отметил представитель госдепартамента: *«Российские дипломаты могут искренне показать пальцем на Лукашенко и сказать — по крайней мере мы лучше белорусов!»*

Возможно ли белорусско-российское объединение и реализация амбиций Лукашенко на объединенный престол? Маловероятно, отмечает корреспондент, ссылаясь на шок, испытанный Лукашенко при назначении Путина. *«Очевидно, что места для двух сильных славянских лидеров нет. Отношения между Лукашенко и Путиным остаются холодными»*. Платформа Путина, основанная на сильном руководстве, внешне похожа на платформу Лукашенко, и Путин не потерпит конкуренции. Есть и другое сходство — отсутствие любви к свободной прессе, страсть к спортивным шоу и свободное использование насилия — в Чечне ли или на улицах Минска. Но *«этого недостаточно, чтобы заключить, что российский лидер последует белорусскому примеру до логического конца»*.

Слишком сложен российский политический ландшафт, слишком много противоборствующих группировок с деньгами и властью — слишком многим есть что терять. И хотя ситуацию в Беларуси, как отмечают многие западные авторы, следует сравнивать не с Москвой, а с регионами России, дороги постсоветских Беларуси и России разошлись слишком далеко. За разговорами о славянском братстве все более отчетливо стоит просто практическое использование Москвой внутренней специфики Беларуси в своих собственных целях.

Сама же Беларусь, *«при всей своей отсталости, —* как пишет «Нью-Йорк Таймс», *— далеко не Советский Союз. Шлюзы, открытые в 91-м, не удалось до конца закрыть... Многие начинают понимать, что в возвращении к прошлому будущего нет»*.

Но путь от прошлого к будущему не будет легким, и затяжная перспектива маленькой диктатуры на окраинах Европы кажется все менее странной, если и не менее печальной. ■

ПАДЗЕЯ

Хоць венікі вяжы!

Заканчэнне. Пачатак на стар. 1

Ягоную вышкталцонасьць можа сапсаваць хіба толькі нізкі ўзровень рэнтабэльнасьці прадукцыі ў рэалізацыі і марнаднасьць абнаўленьне асноўных фондаў. Між тым, калі асноўныя фонды недзе і абнаўляюцца, дык на агульную карціну пагаршэньня рэспубліканскіх паказальнікаў гэта не ўплывае.

Што да якасьці, дык няма сумненьняў, *«нашая прадукцыя вышкталцонае якасьці»*. Аб гэтым Лукашэнка можа заяўляць абсалютна аўтарытэтна, бо ён *«аб'ехаў увесь сьвет, быў і ў Расіі, і паўсюль»*. Дзе *«паўсюль»* беларускі лідэр удакладняць ня стаў. У прыстойныя краіны з афіцыйным візытам яго не запрашаюць. А калі й вызавуць на які-небудзь міжнародны саміт, дык за адзін стол зь ім ня сядуць і пакарміць яго забудуцца.

Пра стасункі з суседзямі

Цывілізаваны сьвет надакучыў прэзыдэнту да немагчымасьці. Асабліва дэмакратычная Эўропа. *«Можа, хацелася б заплюшчыць вочы і ўявіць на імгненьне, нібыта Эўропы няма. Але яна ёсьць. Яна бяз нас абыдзецца, мы безь яе — не»*, — роспачна канстатаваў кіраўнік Беларусі. Ён каторы раз нагадаў прысутным, што суседзяў не абіраюць, яны дадзены не кімнебудзь, а Госпадам Богам. Зь імі трэба падтрымліваць сяброўскія стасункі. Але як можна сябраваць з Паўночна-Атлянтычным альянсам, вышэй лукашэнкавага разуменьня. *«NATO гэта ня той блёк, зь якім можна ісьці ў абдымку. Ён нам яшчэ пакажа»*. І няхай не праводзяць яны ў год прэзыдэнцкіх выбараў свае вучэньні проста ля беларускае мяжы. Мы ж таксама не лапцямі мачанку сёрбаем. *«Мы ня можам сабе дазволіць, каб нас пінalі нагамі. Вы праводзіце вучэньні, мы праводзем вучэньні»*.

А пакуль армія да вучэньняў рыхтуецца, унутраныя службы адлоўліваюць шпіёнаў. За апошнія месяцы дваіх дывэрсантаў зь Беларусі выкінулі. Яшчэ двое сядзяць цяпер у сьледчых ізалятарах і даюць паказаньні. На ўвесь сьвет аб гэтым крычаць Лукашэнка ня лічыць мэтазгодным. *«Але папаліся, няхай адказваюць»*.

Вінаватых пакараць

На шляху да сьветлае будучыні, якая надыдзе не пазьней 2005-га году, перашкоды ствараюць ня толькі ворагі зьнешнія, але і ўнутраныя. Лукашэнка намагаўся пераканаць прысутных у тым, што *«ня мы стварылі гэтыя час вельмі цяжкі, і ўсе гэта разумеюць»*. Але нехта павінен адказваць за тое, што гарантаваны народу дабрабыт усё не набліжаецца. Лукашэнка ня мог злавацца занадта моцна — стрымліваў эмоцыі перад электаратам. Таму на арэхі дасталася хіба Нацбанку за сытуацыю з Белбалтыяй і Белкамбанкам. Гэта, па словах Лукашэнкі, было не *«галаваццянства»*, а звычайны недагляд. Гэта Пракаповіч не пракантраляваў адсоткавыя стаўкі, якія абяцалі кліентам хуткія і важкія прыбыткі. Іншая справа — сістэмаўтвараючыя, лічы — дзяржаўныя банкі. Там кантралёраў як сабак. Таму самі працаўнікі змушаныя разрывацца між сваімі непасрэднымі абавязкамі і напісаньнем справаздач для праверак і куратараў.

Пагразіў пальцам Лукашэнка і міністэрству аховы здароўя. Гэтаму дасталася за грубыя парушэньні фінансавае дысцыпліны.

А завод «Гарызонт» няма чым папракнуць. У адрас тамтэйшага дырэктара гучалі адзінае словы падзякі. Некалькі год таму яму далі загад: *«Хоць венікі вяжы, не выганяй людзей з «Гарызонту»*. Дырэктыва затармазіла натуральныя працэсы перакваліфікацыі пэрсаналу. Народ не ўважаў за неабходнасьць шукаць свайго месца ў рэальным сэктары эканомікі. Неўзабаве ім сапраўды давядзецца плесьці мяцёлкі. Калі не на «Гарызонце», дык на іншых стратных прадпрыемствах.

У працяг абмеркаваньня эканамічнае сытуацыі Лукашэнка зьвярнуўся да кіраўнікоў айчынных прадпрыемстваў. Па ягоных словах, *«нам няма чаго раўняцца на Расію, бо гэта багатая краіна»*. Занябёсныя заробкі расійскіх прамысловаў, чые прадпрыемствы стаяць, Лукашэнкам ацэньваюцца ад паловы да дзьвюх тысяч *USD*. Каб узьняць настрой сваім падначаленым, ён паабяцаў, што прыйшоўшы ў ягоную каманду нехта пачне зарабляць па тысячы даляраў.

А заўтра...

Лукашэнка абмовіўся аб тым, што больш як тры прыярытэты нашая краіна не пацягне. Няўважліва ён чытаў распрацаваны для яго дакумэнт. Ён утрымлівае пяць прыярытэтных накірункаў разьвіцьця эканомікі. Акрамя клясычных экспарту, жыльлёвага будаўніцтва і забесьпячэньня харчовае бясьпекі, пад асаблівую ўвагу трапляе ахова здароўя і актывізацыя інавацыйнае ды інвэстыцыйнае дзейнасьці.

«Калі мы ня будзем пвышаць пэнсіі і заработную плату, мы будзем зьменены: я, улада». Перад міністэрствам і ўрадам пастаўлена задача: стварыць цэнтры для высакакляснных адмыслоўцаў ад мэдыцыны.

Пра выбары

Лукашэнка абверг відавочнасьць таго, што гэты зьезд быў прымеркаваны да прэзыдэнцкіх выбараў. Маўляў, маштабных мерапрыемстваў для перамогі ўвосень яму не патрэбна. *«Уладу ўтрымаць сёньня не праблема»*, — паведаміў цяперашні прэзыдэнт. *«Але рукі спусця выбары праваадзіць мы не павінны. Калі мы апусцім рукі, мы аддадзім уладу купцы шарлатанаў»*. У той жа час злоснаму Захаду прыпісалі ўсьведамленьне таго, што *«ў нас прэзыдэнцкія выбары ня выйграць»*. Варта толькі папрасіць падтрымкі ў людзей.

Ці то клакеры зноў праспалі, ці то людзі прапусцілі камплімэнт наконт самага таленавітага і разумнага народу ў сьвеце між вушэй, толькі авацыі гэтая заява ня выклікала.

НОВОСТИ СНГ

МОЛДАВИЯ. Вопреки мрачным прогнозам, состоялась запланированная встреча в Тирасполе между президентом Молдавии Владимиром Ворониным и лидером Приднестровья Игорем Смирновым. Накануне встречи молдавский президент объявил решение приднестровской проблемы первоочередной и особо важной задачей. По некоторым вопросам на переговорах был достигнут определенный прогресс: были подписаны соглашения о гармонизации налогового и таможенного законодательства; о защите инвестиций; о взаимном признании документов, выдаваемых в Молдавии и Приднестровье; о распространении приднестровских и молдавских СМИ на обоих берегах Днестра. Теперь решено наладить обоюдную трансляцию, совместное производство и обмен теле- и радиопрограммами, а также организацию теле- и радиомостов, круглых столов, благоприятствующих установлению контактов между обоими берегами Днестра, обеспечить взаимное распространение периодических изданий. Между тем, Тирасполь не отказывается от своих требований принести извинения за военную операцию против Приднестровья, проведенную летом 1992 года, и возмещения материального ущерба, оцениваемого в 70 миллионов долларов.



УКРАИНА. Украинская оппозиция торжественно отметила день рождение пропавшего журналиста Георгия Гонгадзе. Члены антипрезидентской оппозиции установили на центральной улице Киева – Крещатике – памятник погибшим журналистам. Первоначально оппозиция собиралась установить памятник возле здания администрации президента на улице Банковской, однако отказались от этой идеи, после того как власти стянули туда усиленные отряды милиции. Предполагалось также переименовать улицу Банковскую в улицу Гонгадзе. Оппозиционеры, в большинстве своем члены Социалистической партии Украины, привезли и смонтировали на тротуаре двухметровую стелу из черного гранита. На ней высечены имена девяти журналистов, убитых или пропавших без вести за последние 9 лет. Первым из них значится имя Георгия Гонгадзе. *«Памятник, который мы видим, – это отражение положения прессы в нашей стране»*, – заявил после открытия памятника лидер социалистов Александр Мороз. В рамках акции также прошел митинг и концерт.



КАЗАХСТАН. Несмотря на протесты общественности, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о проведении акции по легализации денег в соответствии с принятым ранее законом «Об амнистии граждан в связи с легализацией денег». Как сообщили агентству *KZ-today* в пресс-службе главы государства, период начала легализации установлен с 14 июня. По закону процесс легализации капиталов продлится 20 дней. Главная цель закона – вернуть уплывшие за границу деньги. По самым оптимистичным прогнозам, правительство планирует вернуть 500 миллионов долларов. Независимые источники называют совершенно другую цифру «теневого экспорта капиталов» – 10–15 миллиардов долларов и вполне обоснованно сомневается в возврате денег, украденных за десять лет дикой приватизации. Представители оппозиции обратились к международной общественности по поводу вызывающих действий режима президента Назарбаева. «Заявление 33-х», с которым ведущие политики Казахстана обратились в Конгресс США по поводу принадлежащих президенту и членам его семьи счетов в западных банках, станет вскоре предметом обсуждения в подкомитете по коррупции и контролю за незаконными капиталами финансового комитета американского парламента. Данный документ расширяет географию полемики и призван, очевидно, привлечь внимание политиков и правоохранительных органов не только США, но и объединенной Европы, к демонстративному сращиванию власти и преступности в Казахстане.



ТАДЖИКИСТАН. Президент Таджикистана Эмомали Рахмонов наращивает дипломатические контакты с целью получения дополнительной финансовой помощи. Недавно он побывал с визитом в Токио; где прошла международная конференция стран-донороов Таджикистана, к числу которых относятся США, Япония и ЕС. Япония по-прежнему намерена оказывать содействие в восстановлении Таджикистана после гражданской войны. Токио предоставит Таджикистану безвозмездную финансовую помощь на сумму 2,5 миллиарда иен. В свою очередь, участники консультативной группы стран-донороов Таджикистана подтвердили свое намерение выделить стране 430 миллиона долларов. Кроме того, совсем недавно о своих намерениях наращивать сотрудничество с Таджикистаном для поддержания региональной безопасности, совместной борьбы с международным терроризмом, религиозным экстремизмом и незаконным оборотом наркотиков объявила Индия, которая готова предоставить Душанбе грант на 5 миллионов долларов. Кроме того, лидер Таджикистана выразил готовность присоединиться к программе НАТО «Партнерство во имя мира». Бесчинства талибов в соседнем Афганистане позволяют Таджикистану рассчитывать на все возрастающую международную помощь.

СОСЕДИ

ГОРЯЧИЙ МАЙ
в преддверии осенних выборов

АНДРЕЙ ОДЛЯНИЦКИЙ

Начало мая всегда было горячим для польских политиков. И в этом нет ничего удивительного, ведь уже первые дни месяца приносят своеобразное соревнование праздников, каждый раз напоминающее смотр сил, эдакую игру политическими мускулами.

Дело в том, что польские левые традиционно отмечают 1 мая массовыми демонстрациями и митингами. Во времена коммунистической диктатуры «Солидарность» организовывала в этот день независимые контр-демонстрации, но с момента обретения Польшей независимости правые отказались от организации 1 мая каких-либо манифестаций, вместо этого они предпочитают отмечать 3 мая принятие первой конституции Польши. Короткий перерыв между этими датами только разжигает страсти. В газетах еще несколько лет назад делались прогнозы о том, кому удастся вывести на улицы больше людей, какое празднование окажется более грандиозным и т. д.

В этом году Первомай однозначно победил. Массовые демонстрации, организованные левыми, прошли по всей стране. Не было даже традиционных столкновений с ультраправыми, которые ежегодно пытаются таким образом заявить о своем существовании. Похоже, общий упадок правых, которые за последние несколько лет утратили общественную поддержку, даже на них подействовал удручающе.

Ко всему прочему, в этом году именно в мае фактически началась предвыборная борьба. Проведенная в Польше реформа административно-территориального деления требовала внесения изменений в избирательное законодательство. Однако то, какие изменения были внесены в избирательный закон, указывает, что депутаты при его принятии руководствовались не только желанием избежать путаницы, но и сугубо партийными интересами.

Не вдаваясь в юридические подробности, отметим, что принятое избирательное законодательство, вводя новые правила пересчета отданных за партию голосов на полученные места в парламенте, ставит в более выгодное положение мелкие и средние партии. Если по прежним правилам *SLD* (бывшие коммунисты), имея рейтинг около 50 процентов, могли самостоятельно сформировать правительство, то теперь, имея такую же общественную поддержку, сделать этого не в состоянии. По новому законодательству левые потеряли около 35 мест в парламенте. Зато правые и либералы смогли несколько поправить свое положение.

Либеральная *UW* (Уния свободы) по старым правила получил бы всего 2 места в Сейме, а теперь получит 12. Исходя из этого, закон по-разному оценивают левые и правые политики. Связанный с правыми премьер-министр Бузэк выразил удовлетворение по поводу принятия более совершенных правил. Ему вторит Кшаклевский, заявивший уже, что новый закон упорядочит польскую демократию. Левые, наиболее пострадавшие от принятия этого закона, не так оптимистичны. Они утверждают, что это исключительно конъюнктурное решение правых, чей рейтинг оставляет желать лучшего, и именно поэтому за 6 месяцев до окончания срока полномочий парламента принят такой, а не иной закон.

Споры о местах в парламенте затмили другое важное решение, содержащееся в этом законе. Теперь все политические партии будут финансироваться из бюджета. За это им теперь запрещено заниматься хозяйственной деятельностью. Кроме того, существенно ограничена возможность финансирования из других источников.

Таким образом парламентарии пытаются разрезать пуповину, связывающую крупный бизнес и политику. Недавно Центральная избирательная комиссия забраковала финансовые отчеты всех (!) кандидатов в президенты на прошлогодних выборах. Недочеты и неточности обнаружены и у левого Квасневского и у правого Кшаклевского, что уже само по себе говорит о масштабе проблемы. Теперь вводятся более прозрачные правила финансирования всех избирательных кампаний, но такая прозрачность достигается за счет опустошения кармана налогоплательщика, который сейчас должен финансировать и левых и правых, причем независимо от своих симпатий и антипатий.



Словно этого мало, окружной суд Гданьска приговорил Анджея Леппера, лидера профсоюза фермеров «Самооборона», организатора многочисленных крестьянских выступлений к лишению свободы сроком на 1 год и 4 месяца за оскорбление президента Квасневского и бывших вице-премьеров Януша Томашевского и Лешка Бальцеровича. На пресс-конференции в августе 1999 года, комментируя ситуацию, сложившуюся в сельском хозяйстве страны, Леппер назвал Квасневского величайшим польским бездельником, Бальцеровича – экономическим идиотом, а Томашевского, который в то время был министром внутренних дел и, по мнению фермеров, принял решение о применении против протестующих крестьян резиновых пуль – бандитом.

Дело тянулось годами, и вот в мае суд вынес беспрецедентное решение. Леппер уже давно является *enfant terrible* польской политической сцены. Бескомпромиссный борец за интересы мелких и средних фермеров был организатором многочисленных, подчас достаточно радикальных, акций протеста, которые часто шли вразрез с требованиями законодательства. Однако суды просто отступали перед напором и непримиримостью крестьянского трибуна. Никому не хотелось применять тюремное заключение по политическому делу.

А таких дел у Леппера было с добрый десяток. *«Мы находимся в Гданьске, колыбели «Солидарности». Тут боролись за свободу слова. И теперь гданьский суд показал, что свободы слова в Польше нет»*, – так прокомментировал приговор суда лидер «Самообороны». Приговор в законную силу не вступил, и Леппер уже обжаловал его в вышестоящую инстанцию. Очевидно, что данный процесс принесет ему дополнительные голоса на предстоящих парламентских выборах. Благо, новое избирательное законодательство создает благоприятные условия для небольших партий. ■

ПАРАЛЛЕЛИ

Испанский урок

ОЛЕГ ПЕТРОВ

Испанского премьера Азнара и россиянина Путина связывает общий пунктик: своим взлетом они обязаны борьбе с терроризмом. Выборы в парламент Страны Басков показывают, что ставка на антитеррористическую истерию не всегда приносит дивиденды.

Главная интрига прошедших 13 мая региональных выборов заключалась в том, сумеют ли умеренные националисты из Баскской национальной партии (*PNV*) в восьмой раз подряд прописаться в обжитом для себя дворце Ахурия Энеа, где заседает правительство автономии. Вряд ли нашлась во всей стране страховая кампания, которая согласилась выписать им страховой полис от поражения. После того, как террористы из *ETA* возобновили в прошлом году боевые действия, отправив на тот свет 24 человека, *PNV* стала мальчиком для битья в испанских масс-медиа.

Партии припомнили все. Мирный договор с 1998 года она состряпала якобы с корыстной целью поднять свой рейтинг накануне тогдашних выборов. Партия пустила в состав коалиционного кабинета представителей политического крыла *ETA* Эускаль Эррия (*EH*) и узурпировала власть, когда *EH* в сентябре 2000 вышла из правительства. Мол, *PNV* правила не опираясь на большинство, оттягивая новые выборы.

Для баскских демократов, входящих в Христианский интернационал, такие обвинения были как незаслуженные родительские оплеухи. До них позже всех дошло, что премьера Азнара гложет шальная мысль: под шумок антитеррористической кампании провести к власти в автономии происпанских политиков и на долгое время снять с повестки дня вопрос о баскском суверенитете.

Положить конец двадцатилетнему правлению в крае вызвался бывший министр внутренних дел и застрельщик антитеррористической кампании Хайме Ореха. В его блок конституционалистов кроме консерваторов вошли социалисты, переживающие кризис жанра.

Итоги выборов разочаровали Мадрид. Подписанты антитеррористического пакта – Народная и Социалистическая партии – набрали в совокупности лишь 32 места. Всего лишь на одно место больше, чем в 1998 году. В то же время партия умеренных националистов *PNV*, главный конкурент антитеррористов, получила 33 места (в 1998 году у нее было 27 мест) и добилась самого крупного своего успеха начиная с 1978 года. Теперь в коалиции с микроскопической левоэкологической партией *EA* она сформирует правительство.

Второй сенсацией выборов стал скромный урожай голосов, собранных *EH*, растерявшей половину депутатских мест. Если по итогам предыдущих выборов в парламентской фракции симпатизантов *ETA* было 14 депутатов, то теперь лишь 7. В сумме радикалы потеряли 80 000 голосов. Столь внушительное фиаско позволило некоторым журналистам трактовать результаты выборов как *vox populi*. Они пафосно требовали, чтобы *ETA* прислушалась к мнению масс и сложила оружие.

Про скорый мир говорить не приходится. Несмотря на итоги выборов и на недавний арест в Париже одного из лидеров *ETA* Хосе Арискурена, организация сохранила свои структуры и самое главное – социальную опору. Откуда в промышленно развитом регионе столь массовые радикальные настроения – феномен почище лох-несского чудовища.

Чтобы объяснить это, испанские социологи даже придумали специальную теорию *Capa de antiguedad* (теплое одеяло). Согласно ей, баски в силу менталитета не могут переступить границу политического дискурса, который сложился во времена диктатуры Франко. Социализация в баскском обществе требует приобщения к политической традиции, в которую героическую страничку вписали террористы из *ETA*, сражавшиеся с диктатурой Франко. Часть молодежи воспринимает образ

КОНФЛИКТ

МАКСИМ КОНСТАНТИНОВ

БОЙКОТ МИРА

После серии терактов обстановка на Ближнем Востоке обострилась до предела.

Взрыв террориста-камикадзе из радикальной исламистской группировки «Хамас» в торговом центре города Нетания, в результате которого погибло шесть израильтян и около ста было ранено, спровоцировал Израиль на ответные акции возмездия. Порочный круг насилия никак не удается разорвать, и ситуация грозит окончательно выйти из-под контроля.

В минувшую пятницу в воздух были подняты истребители-бомбардировщики F-16 израильских ВВС, которые совершили налеты на палестинские объекты на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа. Жертвами авиаударов стали двенадцать палестинцев, девяносто получили ранения. На следующий день атакам подверглись казармы элитного спецподразделения палестинских сил безопасности «Отряд 17» в Газе, а также штаб-квартиры администрации Арафата на Западном берегу Иордана.

Столь жесткая реакция израильских властей вызвала бурю негодования в арабских странах. На совещании в Каире девять министров иностранных дел стран, входящих в Лигу арабских государств (ЛАГ), призвали весь арабский мир прервать любые политические контакты с Израилем до прекращения им *«агрессии»* и *«оккупации»* Палестины. *«Мы не видим смысла в дипломатических контактах, которые происходят под звук автоматных очередей»*, – сказал генеральный секретарь ЛАГ Амр Мусса.

«Девятка» министров выступила также за ввод международных сил безопасности для защиты мирного гражданского населения от бомбовых и ракетных ударов.

На призыв к бойкоту советник израильского премьера Раанан Гиссин прореагировал довольно спокойно: *«ОК! Они рвут отношения. И что затем?»*. По его мнению, арабским странам следует заставить Арафата отказаться от насилия и возобновить переговоры.

Тем не менее, государства-члены ЛАГ вольны по-своему интерпретировать принятые обращения и рекомендации. В арабском мире уже давно нет единства и скоординированности действий, последний раз такое единство было продемонстрировано в 1973 году введением нефтяного эмбарго против Запада.

С другой стороны, многие эксперты сходятся во мнении, что последнее решение министров иностранных дел Лиги арабских государств на руку Арафату, заинтересованному в предельном обострении конфронтации с Израилем, дабы спровоцировать Запад на введение миротворческого контингента для защиты гражданского населения. А под защитой штыков миротворцев гораздо удобнее будет провозгласить независимость палестинского государства. К тому же в последнее время Израиль проигрывает палестинцам информационную войну, когда на Запад уходит картинка, показывающая в неприглядном свете столкновения между палестинцами и израильскими силами безопасности.

Израиль возлагает ответственность за эскалацию насилия на палестинскую администрацию, которая потакает экстремистам из «Хамаса». Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон выступил с жестким заявлением о готовности применить против палестинцев весь имеющийся военный арсенал: *«Мы сделаем все необходимое и используем все имеющиеся средства, чтобы защитить израильских граждан»*.

От Арафата требуют взять под контроль деятельность исламских радикалов из «Хамаса», «Исламского джихада» и других подобных им группировок, ведущих джихад за освобождение Палестины. Однако позиции исламистов сильны, они располагают неплохой финансовой базой, разветвленной структурой и пользуются поддержкой извне. Поэтому палестинский лидер не рискует ввязываться в борьбу с исламистами, иначе он попросту может разделить печальную судьбу египетского президента Анвара Садата, убитого в 1981 году за мирный договор с Израилем.

Неудачи переговорного процесса между Эхудом Бараком и Ясиром Арафатом под патронажем Клинтона в Кэмп-Дэвиде в прошлом году способствовали росту приверженцев силового подхода с обеих сторон. «Голуби» ушли в тень, уступив место «ястребам».

Шарон, пришедший к власти под лозунгом «мир с безопасностью», никогда не скрывал, что намерен обеспечить безопасность общества от террористов, чего бы это ему не стоило. Именно посещение Шароном в сентябре прошлого года Храмовой горы в Иерусалиме послужило формальным поводом для начала очередной интифады палестинцев. С той поры список жертв палестино-израильского противостояния уже насчитывает свыше четырехсот человек.

Нынешний израильский премьер не намерен отдавать палестинцам больше территории, чем они имеют сейчас, а именно 42 процента Западного берега реки Иордан и две трети сектора Газа. Земли, занятые израильскими поселенцами, он намерен оставить за Израилем (это примерно 10 процентов оккупированных территорий с населением в 200 тысяч человек).

Продолжение строительства новых поселений вызывает все большее недовольство как в Европе, так и в Соединенных Штатах. ЕС не считает занятые территории частью Израиля. Кристофер Паттен, член европейской комиссии по внешним связям, в своем докладе о положении на Ближнем Востоке отметил, что *«поселенческая деятельность в Газе, Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим и Голланские высоты, незаконна согласно международному праву и создает основные препятствия для достижения мира»*. К подобным же заключениям пришла независимая комиссия во главе с бывшим американским сенатором Джорджем Митчеллом, призвавшая положить конец колонизации арабских земель.

На этой недели Европейский парламент и Совет министров иностранных дел одобрили ввод экономических санкций против Израиля. Европейцы считают, что мир на Ближнем Востоке должен быть достигнут на основе международного права и резолюций ООН. *«Непропорциональное применение силы»* против гражданского населения вызывает неприятие в Европе .

В качестве формы экономического давления решено прибегнуть к ограничению беспошлинного ввоза израильских товаров в Европу. Теперь все изделия и сельскохозяйственная продукция будут тщательно проверяться на границах на предмет происхождения: если выяснится, что они произведены в еврейских поселениях на оккупированных палестинских территориях, то таможня их не пропустит и наложит взыскание. Соглашение, о котором идет речь, имеет весьма важное значение для израильтян, так как они добивались вступления его в силу целых пять лет. Поэтому неудивительно, что Тель-Авив болезненно прореагировал на подобный политический шаг европейцев.

Что же касается новой американской администрации, то Буш пока предпочитает не лезть очертя голову в решение векового конфликта. Вашингтон занят выработкой *«специального языка»* рекомендаций и высказывает осторожные призывы о необходимости прекращения насилия. По мнению республиканцев, Клинтон слишком долго возился с амбициями ближневосточных политиков, что растерял весь свой президентский престиж. Дабы вернуть арабо-израильский конфликт в надлежащие рамки, администрация Буша полагает выработать более действенную региональную стратегию.

США всегда играли значимую роль в урегулировании ближневосточного конфликта (достаточно вспомнить Кэмп-Дэвид 1979 года, Мадрид 1991-го и Осло 1993-го), поэтому обойтись без американского посредничества в решении столь трудной задачи, как помирить евреев с арабами, вряд ли удастся. Новый госсекретарь США Колин Пауэлл уже высказался с предложением провести мирную конференцию по Ближнему Востоку на нейтральной территории, в Париже. В более активном включении США в процесс урегулирования заинтересованы и палестинцы.

Пока же вал насилия остановить не удается. Никто не хочет уступать и выглядеть капитулянтом. У каждой из сторон своя правда, которая имеет право на жизнь. Тем не менее, Шимон Перес, министр иностранных дел Израиля, выступил за мирное урегулирование конфликта: *«Мы вместе должны создать соглашение. При этом совершенно неважно, станет ли оно «ребенком по любви» или нет. Если человек рождается, к его будущему надо относиться со всей ответственностью. Так и к принятому соглашению»*. ■

ПО СТРАНАМ И КОНТИНЕНТАМ



Ливан. Бойня в Палестине не помеха для концерна МакДональдс, объявившего о начале завоевания ближневосточного рынка. Это не шутка. С июля 2000 года в долине Бекаа, прямо в сердце вотчины Хезболлах, уже действует отделение ресторана МакДональдс, приносящее солидные барыши. А что же исламские фанатики? Оказывается, им тоже не чуждо ничто человеческое. В нескольких десятках метров от забегаловки находится отделение «Партии Бога», и ее функционеры любят в перерывах между намазом и антиамериканским митингом полакомиться картошкой фри. От посетителей отбоя нет: То ли еще будет, если конфликт на территориях разрастется, и в долину ринутся беженцы.

Ирландия. Американское правительство удовлетворило петицию родственников погибших в местечке Омаг, где в 1998 году организация ИРА (настоящая) взорвала бомбу, унесшую жизни 28 человек. Близким жертв удалось добиться, чтобы госдепартамент внес ИРА(н) в список террористических организаций мира, поскольку ее руководство отказалось признать пятничный договор 1998 года о прекращении огня. Отныне людям, проходящим в файлах ЦРУ как члены организации, будет закрыт доступ в США. Впрочем, лидера настоящих республиканцев МакКевита туда все равно не пустят. Он приговорен к пожизненному сроку за терроризм и коротает годы в дублинской тюрьме. Самое главное, как отметили ольстерские унионисты, постановление госдепа затруднит боевикам ИРА(н) получать гранты от многочисленных ирландских фондов за океаном. В ответ на решение властей США террористы взорвали бомбу на военной базе в южном Аргмахе. Никто не пострадал.

Италия. В Риме состоялся «съезд пурпурных шапок» – так газетные остряки окрестили встречу кардиналов, на которую прибыло 180 преосвященств. Формально конференция посвящена 2000 годовщине христианства. Но на самом деле обсуждалась предстоящая реформа церкви. Высшие клирики должны дать добро на проект, согласно которому папская вертикаль уступит место коллегиальному правлению. Папа будет заправлять лишь в Ватикане, оставаясь *primus inter pares*. Это позволит католической церкви демократизировать локальные структуры наподобие протестантских общин. Сторонники централизма могут себя утешить тем, что при обсуждении вопросов сексуальной морали Папа остался непреклонным: ни презервативов, ни гомосексуалистов. А вот целибат в скором времени отменят. Это будет личным делом каждого священнослужителя. Кстати, если священнослужитель завел себе жену, ее можно привлечь к богослужению в качестве диакона. Как постановили кардиналы, выше этого ранга в церковной иерархии женщины пока не доросли.



Франция. Крупнейший французский банк «Лионский кредит», похоже, влип в неприятную историю. В 1991–1993 годах банк тайно вложил деньги в акции одной американской медицинской компании. Сделка не была зарегистрирована в Федеральной резервной системе, контролирующей деятельность банков. В 1999 году американцы уловку обнаружили и возбудили дело. Теперь в июне представители банка ждет суд за океаном. На этом мытарства французских банкиров только начались. Подлый журнал *Economist* выкрал копию протокола сделки между Французским казначейством и Лионским кредитом, где обсуждается проблема, как обставить махинацию с инвестициями в США. Так возникла преступная связь, именуемая в простонародье «коррупция». Правительство и банк долгое время помогали прокручивать друг другу темные делишки. Сегодня все всплыло. Разразился скандал, который, наверняка, аукнется правительству.

Зимбабве. Президент Зимбабве Мугабе – самый лучший друг африканских трудящихся. Сначала, чтобы разрядить социальное напряжение, он натравливал мелких фермеров на угодья богатых белых колонистов. Сегодня придумал прекрасную практику решения трудовых конфликтов. По приказу президента созданы полевые трибуналы, которые будут разъезжать по трудовым участкам, чиня справедливый и скорый суд. Если наниматель нарушал КЗоТ – его ждет немедленная кара – штраф или тюрьма. А судьи кто? Зимбабвийские «афганцы» – из ассоциации ветеранов национально-освободительной войны. Вся эта защита трудящихся задумана как средство, чтобы не допустить рост влияния оппозиционной партии «Демократический выбор», которой во время последних выборов удалось закрепиться в ряде городских муниципалитетов.

ПАРАЛЛЕЛИ

Владимиру Путину

террориста слишком близко к сердцу и делает с него жизнь. В итоге страна расколота на два непримиримых лагеря.

Поиск консенсуса вообще забуксовал, когда к руководству *ЕТА* пришло третье поколение, утратившее всякий контакт с реальностью, в том числе с испанскими левыми, с которыми представители старшего поколения хлебали одну баланду во франкистских застенках. Общее подпольное прошлое сохраняло личные контакты и позволяло сдерживать спираль террора.

Новое поколение не знает отцовских комплексов. Жертвы атак *ЕТА* – не армия и полиция, а политические оппоненты. Например, социалист Хуан Хауреги, приложивший немало сил, чтобы вывести на чистую воду нечистоплотных однопартийцев. Последние во время правления Гонсалеса тайком создали подразделение *GAL*. Его боевикам поручали устранение симпатизантов *ЕТА*, которых юридически хлопотно было отправить за решетку.

Да что там социалисты. Вот вам группировка *Zatik*, бывшее крыло *ЕТА*, отколовшееся в середине 70-х. Кстати, руководитель этой группы проходил по знаменитому бургосскому процессу. Сегодня *Zatik* начала кампанию за легализацию марихуаны. Тотчас же офис забросали предупреждениями от *ЕТА*. Буквально одновременно угрозы поступили от бывших франкистов. Смысл обоих посланий отличается лишь одной деталью. Если у националистов наркотики отрывают молодых басков от святой миссии борьбы за независимость, то у франкистов – от священного долга служения Испании.

Одним словом, *ЕТА* творит полный беспредел, не считаясь с реалиями. Неудивительно, что все националистические партии накануне выборов ставили покровителю басков святому Себастьяну свечки, дабы *ЕТА* не напомнила о себе, чем дала бы повод к очередной кампании в прессе. Как сглазили. Отморозки *ЕТА* не отказали себе в удовольствие начинить взрывчаткой автомобиль и убить лидера арагонского обкома консерваторов.


Почему же победила *PNV*? В поисках ответа я обратился к знакомому, который ежегодно ездит в Испанию на заработки и неплохо разбирается в тамошних политических моментах. Он растолковал это так: *«Зачастую голосование в этих краях сводится к выбору между двумя топонимами. Для тех, кто считает этот регион частью Испании – это Страна Басков, кто же спит и видит на карте Европы независимое государство басков – это Эускади.*

Позиции националистов сильны в силу исторических и социальных причин, что создает иммунитет самосохранения. Центральные власти тоже не дремлют: миграционная политика, массированная промывка мозгов через ТВ и радио о дружной семье народов Иберийского полуострова и истинном облике адептов террористической организации ЕТА в лице националистических партий делает своё дело.

Простой обыватель боится потрясений, поэтому он отдает свой голос не Euskal Herria, как делал до этого, а PNV, но никак не партии Мадрида. Молодежь же выборы игнорирует, себя выражая через уличное сопротивление, таким образом вверяя страну и себя мещанскому обществу, для которой выборы – это возможность почувствовать себя субъектом. В целом – бег на месте. PNV сформирует правительство, а центр будет грозить, оскорблять, строить козни».

Мнение земляка совпадает с выводами европейской прессы. Консервативная *ABC* даже успокаивает себе тем, что для *PNV* это последний отпущенный кредит доверия. Следующие выборы она не выиграет. Выбор Страны Басков был лишь реакцией на антитеррористический психоз в прессе, где образ баска часто был синонимом террориста. Хороший урок для Путина, который проводит умиротворение Чечни азнаровскими методами. ■

ЭКАНАМІЧНЫЯ НАВІНЫ



Іх пастроіў МВФ

Місыя МВФ на чале з Мартай дэ Кастэла-Бранкай на працягу цэлага тыдня знаёмілася зь першымі вынікамі маніторынгу ў Менску. Напярэдадні гэтага візыту старшыня фонду Хорст Кёлер атрымаў дакладную запіску ад прэм'ера Ярмошына і кіраўніка Нацбанку Пракаповіча.

У паперцы паведамляецца аб цьвёрдым намеры ажыцьцяўляць рынкавыя пераўтварэньні з разьлікам на тое, што ўзнагародай за высілкі стане-такі пагадненьне аб *stand-by*. Да сваіх заслуг аўтары пасланьня прылічваюць тое, што яны публічна заявілі аб перапыненьні ўмяшальніцтва ўраду ў дзейнасьць банкаў, у тым ліку і ў дачыненьні да крэдытаваньня сельскае гаспадаркі, а таксама пасьпелі прадставіць папраўкі ў бюджэт бягучага году да 25-га красавіка.

Рэдагаваньне асноўнага фінансавага дакумэнту краіны збольшага тычыцца новага разьмеркаваньня ВВП. Дадатковыя 0,6 адсотка будуць накіраваныя ў сельскую гаспадарку, 1,4 адсотка ад ВВП далучаць да бюджэтнага фонду заработнае платы. Менавіта такім чынам урад зьбіраецца забясьпечваць стодаляравыя заробкі. Даходная частка бюджэту скарачаецца, бо нагрузка на Нацбанк памяншаецца на 37,4 мільярды *BYB*.

Адылі, урад часткова адмяніў ранейшыя пастановы аб фінансаваньні сельскае гаспадаркі са сродкаў банкаў. Больш таго, Ул. Ярмошын і П. Пракаповіч паабяцалі абмежаваць сёлета дэфіцыт бюджэту і адмяніць абмежаваньні гранічнымі індэксамі астатніх 20-х адсоткаў коштаў, якія цяпер на кантролі, да канца верасьня. Да ліста Кёлеру прыкладаўся мэмарандум «*аб эканамічнай і фінансавай палітыцы ў тэрмін з 1 красавіка да 30 верасьня 2001-га году*».

МВФаўцы ўхваляюць такую стараннасьць беларускіх эканамістаў, але пра грошы пакуль ня згадваюць. Магчыма таму, што некаторыя абяцанкі чыноўнікаў разыходзяцца са словамі прэзыдэнта краіны.

Пагроза банкам

Праблемы з наяўнымі грашыма ў абменных пунктах Нацбанк вырашае шляхам пагроз. Зладзіўшы праверку шапікаў *Currency exchange*, службоўцы выявілі-такі недахоп як айчыннага, так і замежнага дробнага наміналу. У зьвязку з гэтым усім парушальнікам "Палажэньня аб арганізацыі касавае работы камерцыйных банкаў РБ" былі дасланыя папярэджаньні з пагрозай прымяненьня мэраў, усталяваных заканадаўствам, у выпадку далейшага невыкананьня нормаў.

Тэндэр

Гарадзенская тытунёвая фабрыка "Гоман" зьбіраецца ўзьняць свае аб'ёмы вытворчасьці цыгарэт зь фільтрам на новы ўзровень. Для гэтага ёй неабходна надзейная кампанія, якая б забясьпечыла фабрыку тэхналягічным абсталяваньнем. "Белхарчпрам" прызначыў з гэтай нагоды тэндэр на 12 чэрвеня. Калі пераможца будзе вызначаны, аматары "Палесься", "Гродна" ды "Арбіты" атрымаюць свае 5,6 мільярдаў цыгарэт у год.

Галоўнае — давесьці


Адна з пастаноў Рады міністраў пахіснула жорсткія правілы нормаў коштаўтварэньня. Раней прадпрымальнікаў не каралі за павышэньне коштаў больш як на вызначаны гранічны індэкс толькі ў выпадках, калі гэта адбывалася па аб'ектыўных прычынах, якія цягнулі за сабою пагаршэньне фінансавага становішча суб'ектаў гаспадараньня і незалежна ад волі апошніх. Цяпер абмежаваньні ня ёсьць перашкодай, калі прадпрымальнік здольны давесьці, нібыта прымяненьне гранічнага індэксу пацягне за сабою стратнасьць цалкам па прадпрыемстве.

ІНВЭСТАРЫ

Шэсьць прычынаў абыякавасьці

ТАЦЬЦЯНА ПАПОВА

Тры гады вычвараліся над 50-цю старонкамі інвэстыцыйнага кодэксу чыноўнікі розных міністэрстваў перад тым, як 17-га траўня паказаць праект гэтага дакумэнту кіраўнікам камісыяў Палаты прадстаўнікоў.



У перадапошні вясновы дзень нацсходаўцы маюць прыняць яго ў другім чытаньні. Пытаньне аб тым, ці будзе новы кодэкс садзейнічаць прыцягненьню інвэстыцыяў у краіну, дагэтуль застаецца без адказу.

Зношаныя на 76 адсоткаў асноўныя фонды прадпрыемстваў і 40 адсоткаў фактычных банкрутаў сярод вытворцаў — больш чым пераканаўчыя аргумэнты на карысьць таго, што краіне інвэстыцыі патрэбныя, як сонечнае сьвятло баклажанам. Нават прэм'ер Ярмошын на Ўсебеларускім сходзе выбухнуў урэшце рэальнай лічбай неабходных Беларусі грошай: ня менш як 5 мільярдаў *USD*. І чым хутчэй, тым лепей. І няма чаго ганарыцца тым, што *«мы не прадалі нашыя прадпрыемствы замежнаму дзядзьку за бесцань»*, у той час, калі *«па Беларусі дзядзькі зь мяшкамі поўнымі даляраў табунамі гойсаюць»*. Не ідуць ў Беларусь інвэстары, хаця б пад дулам рэвальвэру. І ў іх ёсьць на гэта прычыны.

Састарэлае заканадаўства. Які б віртуоз-заканадаўца не расьпісваў пункты новага інвэстыцыйнага кодэксу, гэты дакумэнт ня здолее кардынальна палепшыць рэпутацыю нашае краіны ў бізнэс-колах плянэты. Акрамя кодэксу ёсьць яшчэ вялікая частка заканадаўчае базы па гэтым пытаньні, якая перайшла цяперашнім эканамістам у спадчыну ад іх яшчэ савецкіх калег. Гэтыя нормы не мяняліся з 1991-га году. А дзесяць год у эканоміцы — тэрмін працяглы.

Негарантаванасьць правоў. Умовы супрацоўніцтва павінны рэгулявацца інвэстыцыйнымі пагадненьнямі. Над стварэньнем такога кшталту дакумэнтаў цяпер працуе міністэрства эканомікі. Пакуль жа ўсе нюансы адпрацоўваюцца на рамкавых пагадненьнях. У якасьці паддосьведнага зайца выступае канцэрн IKEA. Акрамя таго, варта разьвіваць практыку выкарыстаньня канцэсыйных дамоў. Яны прадугледжваюць перадачу дзяржаўнае ўласнасьці ў часовае карыстаньне прыватнаму інвэстару.

Асаблівасьці коштаўтварэньня. Беларускія прадпрымальнікі ўжо звыкліся зь непазьбежным уплывам гэтага інструмэнту рэгуляваньня дзяржаўнае эканомікі. Дзівяць і пужаюць такія нормы замежных вытворцаў, якія ня маюць права адыходзіць ад беларускіх норм коштаўтварэньня. Яны павінны прадаваць сваю прадукцыю па коштах, прадыктаваных ўрадам. Нават невялікая карэкцыя цэньнікаў на сваю карысьць пацягне за сабою перапыненьне дзейнасьці й прымусовы дэмантаж вытворчасьці. Раду міністраў наўрад ці расчуліць апэляцыя да магчымага павелічэньня прыбыткаў як для саміх вытворцаў, так і кансалідаванага бюджэту.

Сацыяльная нагрузка. Шмат якія беларускія прадпрыемствы сталіся горадаўтвараючымі. Кожнае зь іх мусіць плаціць за дзіцячыя садкі і летнікі для дзяцей сваіх працаўнікоў, падтрымліваць мясцовыя шпіталі, іншыя сацыяльныя ўстановы. Замежныя інвэстары адмаўляюцца траціць свае грошы на сацыяльныя выдаткі. Але такая нагрузка ёсьць абавязковай умовай кантракту аб супрацоўніцтве. Таму прывабнасьць шмат якіх прадпрыемтваў аўтаматычна зьніжаецца ў некалькі разоў.

Сумны досьвед калег. Перш чым разгортваць свае прадстаўніцтвы ў якой-небудзь краіне, замежныя інвэстары цікавяцца пачуваньнямі нацыянальных інвэстараў. Параіўшыся зь беларускімі прадпрымальнікамі, іншаземцы найчасьцей мяняюць свае інвэстыцыйныя пляны адносна нашае дзяржавы. Няма айчынным інвэстарам чым пахваліцца. У краіне існуюць ільготныя фінансавыя рэсурсы для разьвіцьця вытворчасьці, але малыя і сярэднія прадпрыемствы доступу да іх фактычна ня маюць. Сродкі на тое, каб разгарнуць уласную справу, можна ўзяць у банку, але банкіры заключаюць кантракты ня больш як на год. Гэты тэрмін занадта кроткі для таго, каб пасьпець наладзіць вытворчасьць, збыт, атрымаць такі прыбытак, якога пасьля разьліку з падатквай інспэкцыяй хапіла б на пагашэньне крэдыту.

Міт аб кваліфікаванасьці працоўнае сілы. Беларускія працаўнікі не разбэшчаныя высокімі заробкамі. Накінутая да абяцанага Лукашэнкам стольніку замежная дзесятка баксаў здольная стацца ня горшым стымулам, чым ленінская прэмія для савецкага стаханаўца. Але стараннасьць аніяк не кампэнсуе несамавітае якасьці працы. Высокая кваліфікаванасьць сёньняшняе працоўнае клясы ўсяго толькі стэрыятып. Усё радзей з ПТВ выходзяць «залатыя рукі». Нават МТЗ адчувае праблемы з кваліфікацыяй супрацоўнікаў. Каму ж даручыць супэрсучаснае замежнае абсталяваньне, якое патрабуе ня столькі мэханічнае працы, колькі праяў інтэлекту?

Дзесяць гадоў таму Беларусь, па ацэнках прадстаўнікоў беларускае навукова-прамыслове асацыяцыі, была ізюмінкай Савецкага Саюзу ў пляне інвэстыцыйнае прывабнасьці. Цяпер славутыя заводы ня здольныя вытрымаць нават лінейных паказальнікаў па вытворчасьці тэхнікі. Можна колькі заўгодна хваліцца дзвюма з паловай сотнямі новых мадэляў трактараў ды самазвалаў. Цяперашнія кампутарывыя тэхналёгіі дазваляюць канструяваць дзівосы і не такімі тэмпамі. Складаней наладзіць магутную сэрыйную вытворчасьць хаця б некалькіх распрацовак.

І адна прычына інвэстарскае зацікаўленасьці. Усё ж дзядзькі з грашыма ў Беларусь час ад часу трапляюць. Толькі замест мяшкоў у іх крэдыткі і чэкавыя кніжкі, замест даляраў на рахунках — швэцкія кроны. Гаворка ідзе аб мэблевым канцэрне IKEA. Трэці год швэды ня могуць выканаць усе патрабаваньні міністэрстваў ды камітэтаў. Але жорсткія ўмовы не спыняюць іх перад рашучасьцю завалодаць беларускімі рэсурсамі. Іх можна зразумець. Кожны інвэстар арыентуе свае высілкі перадусім не на павелічэньне бюджэту краіны, дзе ён зьбіраецца наладзіць вытворчасьць, а на атрыманьне прыбыткаў. А зь Беларусі, акрамя солі ды драўніны, узяць няма чаго.

Каб зьмяніць сытуацыю да лепшага, неабходная адмысловая праграма па карэкцыі інвэстыцыйнага клімату. Такое праграмы пакуль няма. Над яе стварэньнем ніхто й не працуе. Аб гэтым павedaміў намесьнік міністра прадпрымальніцтва і інвэстыцыяў Аляксандар Швец. Інвэстыцыйную рэчаіснасьць ілюструе такі факт. На нядаўнім паседжаньні магілёўскага аблвыканкаму было адкрыта заяўлена, што ў гэтай вобласьці й у гэтых абставінах інвэстыцыі можна здабыць толькі ў прыватных кампаніях і выключна праз асабістыя кантакты. Дзяржава ня будзе падтрымліваць прыватны бізнэс.

Затое кіраўніцтва дзяржавы згоднае падпісваць кантракты з замежнымі інвэстарамі ў дачыненьні да стратных прадпрыемстваў. Але калі завод не патрэбны краіне, дык іншаземцам ён таксама як зайцу стоп-сыгнал. Для аздараўленьня рэальнага сэктару эканомікі мусіць працаваць нармальны інстытут банкруцтва. Аб гэтым сёньня адкрыта кажуць у міністэрстве эканомікі. Высмоктваньне дзяржаўнае падтрымкі зь бюджэту толькі паглыбляе эканамічную кому вытворцаў.

Зь нядаўняга часу кіраўніцтва рэспублікі асэнсавала-такі беспадстаўнасьць некаторых сваіх ранейшых патрабаваньняў. Цяпер для таго, каб заснаваць на тэрыторыі Беларусі прадпрыемства з замежным капіталам, не абавязкова шукаць 20 тысяч *USD* для ўстаўнага фонду.

Эканамісты, што яшчэ трымаюца пры ўладзе, спасылацца на лаяльнасьць да нашае краіны Міжнароднага валютнага фонду. Маўляў, паказальнікі, аб якіх мы дамовіліся з гэтымі крэдытэрамі, выконваюцца, маніторынгам замежнікі задаволеныя, таму stand-by мы атрымаем неўзабаве. Баюся, што са *stand-by* гісторыя зацягнецца яшчэ больш, чым з дагэтуль неатрыманым расійскім крэдытам, бо эўрапейскія бюракраты значна больш скрупулёзныя, чым усходнія сваякі. Таму разьлічваць варта было б не на крэдыты, а на паўнавартасныя інвэстыцыі.

Па ацэнках экспэртаў, ад улады нам спатрэбіцца ня менш як дзесяць год плённае працы ў адпаведным кірунку для таго, каб стабілізаваць сытуацыю і дабіцца першых станоўчых паказальнікаў. Гэта й нядзіўна. Цяпер Фонд фінансавае падтрымкі прадпрымальнікаў складаецца ўсяго з 350 тысяч *USD*, а ўрад пералічвае ў яго зь бюджэту менш як дзьве пятыя ад усталяванага аб'ёму грошай. Толькі 6 адсоткаў усіх пазычаных у беларускіх банках грошай ідзе на інвэстыцыйныя праекты.

За апошнія дзесяць год на інвэстыцыі ў нашай краіне было патрачана 50 мільярдаў *USD*. Гэта мізэрная колькасьць грошай. Для параўнаньня: заходнія немцы не пашкадавалі на разьвіцьцё суседняе ГДР цэлага трыльёну даляраў, дапасаваўшы яшчэ 100 мільярдаў *USD*. ■

ПОЛИТЭКОНОМИКА

Любить по-новорусски

СЕРГЕЙ ГРИНКЕВИЧ

Норма прибыли и патриотический крик «Русских бьют» — неотъемлемые понятия развития капитализма в России. Прикрываясь защитой своих национальных интересов, в Москве готовят интеграцию по-олигархически. Место Беларуси в новорусской системе разделения труда будет очень незавидным.

Благоприятная конъюнктура рынка энергоресурсов и сырья позволила аккумулировать у очень ограниченного числа россиян значительные денежные массы. В середине 90-х годов прошлого века вывоз российского капитала (по разным оценкам) достигал от 10 до 20 миллиардов *USD* в год. Столь масштабная интервенция вызвала перепроизводство товара на рынке свободных капиталов и заставила ведущие страны мира ужесточить контроль за происхождением средств, поступающих из России. Мировой финансовый рынок стал избавляться от криминальных конкурентов. В борьбе за увеличение процентных и учетных ставок западные демократы добрались даже до швейцарских счетов П. Бородина.

Все это привело к тому, что у российских нуворишей появились деньги, которые стало трудно прокручивать на западе. А капитал, как известно, должен работать. Кроме того, для развития или просто поддержки собственных финансово-промышленных групп понадобились производственные мощности, находящиеся в странах СНГ и Балтии.

Именно поэтому взоры российских олигархов обратились к ближайшим соседям. Проще всего, оказалось, взять в Беларуси. Великий интеграст уже сдал «Белшину», БМЗ, «Нафтан», всю автомобильную промышленность, «Азот» и многое другое, даже пивоваренные заводы. Он бы отдал и все остальное, но россиянам из оставшегося нужны «труба» и «дороги», которые сдать накануне выборов Лукашенко не может хотя бы из чувства самосохранения.

В других бывших советских республиках российским олигархам повезло меньше. Вот тут и проснулись, и захлестнули российские просторы и СМИ патриотические чувства. В каждом выпуске новостей, во всех передачах российских масс-медиа можно услышать о притеснениях русскоязычных жителей на постсоветском пространстве.

При этом экономическая подоплека олигархического российского патриотизма настолько очевидна, что выглядит просто издевательски в отношении к самим россиянам. Поднимать матушку Россию с колен и вкладывать средства, например, в сельское хозяйство Нечерноземья новые русские патриоты не спешат. Ведь они не идиоты, а их патриотизм начинается с таких понятий, как норма прибыли и рентабельность.

Для сведения: *Россия сама гнобит не только малые и поволжские народы, под раздачу попали и братья славяне. Так, никто не отменил принятое еще в 1932 году совместное постановление, запретившее украинский язык на Кубани, по которому были закрыты украинские газеты на юге России, в Приморье, везде. Обращения общественных организаций, направленные на поддержку украинской культуры, игнорируются и в Москве, и на местах. А между тем, на Украине русские составляют 22% населения, а образование на русском языке получают 37% школьников и 35% студентов, «русскоязычными» являются 55% библиотечного фонда, 49% газет, 50% театров, 15% радио- и 21% телевизионных компаний.*

Роль, уготованная кремлевскими аналитиками Беларуси, незавидна. Потеряв за семь последних лет экономическую независимость, Беларусь потеряет и политическую. Она будет служить военным полигоном для Московского военного округа (в Подмосковье земля очень дорогая и уважаемых дачников беспокоить нельзя). Белорусский президент будет работать на посылках к таким же, как и он, одиозным режимам, с которыми российской власти общаться напрямую не с руки, а ставленники метрополии будут отдавать приказы и контролировать все действия туземной администрации.

Подобные сценарии разрабатываются и для других стран, а русский язык в качестве государственного навязывается другим странам лишь затем, чтобы кремлевским чиновникам не надо было учить язык подконтрольных аборигенов. ■

ВСТРЕЧИ В РЕДАКЦИИ

ПАВЕЛ КОЗЛОВСКИЙ: АРМИЯ ПРОГОЛОСУЕТ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО

«Згода» продолжает знакомить читателей с пятеркой возможных кандидатов в президенты. Сегодня в гостях у редакции бывший министр обороны генерал Павел КОЗЛОВСКИЙ.

– А. Король: Начнем с традиционного вопроса, который мы задаем всем потенциальным кандидатам в президенты: насколько прочен ваш союз пяти и когда вы готовы выдвинуть из своего числа единого кандидата?

– Павел Козловский: То, что мы впятером договорились, считаю серьезным шагом вперед. Изначально, если вы помните, нас было трое – Гончарик, Чигирь и Козловский, потом присоединились Домаш и Калякин. И это событие стало знаковым. Люди поверили, что есть сила, способная решить главную задачу – победить на президентских выборах. Мы договорились, что после объявления выборов и до регистрации каждый идет своей командой, помогая друг другу или, во всяком случае, не мешая друг другу. Это лучше, чем движение поодиночке. Дальнейшие же договоренности будут сразу после регистрации.

– А. Сдвижков: Вы будете работать в команде единого кандидата, если им станет другой?

– П. К.: Да, безусловно. Договоренность у нас такая, что каждый, кто проигрывает, должен идти дальше вместе с единым кандидатом. И те люди, которые будут работать со мной, со мной же начнут работать на другого кандидата, но в общих интересах. Так же должны поступить и другие. Возникают сомнения, что, мол, не договорятся, перессорятся между собой, если Лукашенко пропустит пятерых. Я считаю, что если бы всю пятерку зарегистрировали, это было бы победой демократического движения, потому что в том, чтобы договориться, я проблем не вижу. Страшней будет, если никто не пройдет. И все же я уверен, что не зарегистрировать пятерых – это больший скандал, нежели не зарегистрировать одного единого кандидата.

– А. Король: Павел Павлович, следовательно, Вы исключаете, что амбиции, обязательства перед своей командой, перед людьми, которые Вас поддержали, помешают Вам отказаться от участия з выборах и идти до конца?

– П. К.: Я в этом проблем не вижу. Задача сегодня каждого из нас – построить работу команды так, чтобы оказаться впереди. Это нормальное желание, нормальное соревнование. Я уважаю такое же стремление каждого из пяти. Когда встречаюсь с представителями команд других кандидатов всегда говорю: «Я уважаю ваше решение. Но и вы не мешайте тому, кто будет идти рядом со мной». Если же наша команда окажется слабее – что ж, пойдем за лидером.

– А. Король: Вы призываете не мешать друг другу, но конкурируете между собой за один и тот же политактив при формировании своих команд. Не подорвет ли это единство демдвижения?

– П. К.: Наоборот, сплотит. Хотя актив действительно небольшой, особенно в регионах. Но очень много приходит людей, которые не из политактива. И их с каждым днем становится все больше и больше. Меня это обнадеживает.

– А. Кавальский: Павел Павлович, генералы-главы государства – Франко, Де Голль, Пиночет, Ярузельский – оставили в истории, мягко говоря, неоднозначные оценки. Чего ждать от генерала Козловского как главы государства?

– П. К.: Я не беру на себя много, но все же, будучи министром обороны, я оставил после себя больше хорошего, чем плохого. И об этом говорит сегодня большинство тех, кто со мной работал. И сокращение, и реформирование, и создание белорусской армии прошло без потрясений, спокойно. Все были обеспечены жильем, офицеры при сокращении были обеспечены пенсией. 200-тысячная группировка была трансформирована всего в 80-тысячную армию без катаклизмов. Правда, сегодня из меня пытаются сделать коррупционера, развалившего армию. Лукашенко с трибуны заявляет, что мы с Шушкевичем резали танки на металлолом. Это кричит примитивный человек, не понимающий, что существовали международные договоры, в соответствии с которыми не Шушкевич с Козловским резали танки, а история.

– А. Король: Павел Павлович, этим вопросом мы хотели скорее прояснить, не приобретет ли страна под Вашим руководством черты военной диктатуры?

– А. Кавальский: Как Вы понимаете порядок? Все выступают против хаоса и развала. Но часто порядок в понимании генералов несколько отличается от порядка в понимании человека гражданского. Не будет ли Беларусь напоминать казарму?

– П. К.: То, что порядок должен быть, я не сомневаюсь. Но не такой, когда дал команду и все должно быть исполнено к утру. Так у нас командует Лукашенко. Порядка не будет до тех пор, пока мы не построим настоящее демократическое общество. Новый президент должен собрать команду профессионалов, не разделяя их ни по национальности, ни по принадлежности к определенной религии, ни по партийности. Должно быть реальное разделение трех ветвей власти. В стране будут главенствовать законы, а не декреты президента. Должна быть исполнительная власть, законодательная и, главное, независимая судебная власть. Ни вы, ни я сегодня не защищены ничем. Будучи министром обороны, я начинал судиться с Лукашенко, но он, став президентом, подмял под себя суды – и справедливости добиться не удалось. Так что разделение властей – это очень важно. Тогда будет порядок. А параллельно должны идти реформы. Порядок – это когда закон защищает граждан, когда вы на пять лет будете назначать президента через процедуру выборов, и когда президент должен будет отчитаться за все свои деяния.

– О. Петров: Какая из исторических фигур Вам близка? И почему?

– П. К.: Де Голль прекрасный пример. Он после войны поднял Францию. У нас состояние тоже, как после войны.

– О. Петров: Де Голль проводил политику, похожую на политику Лукашенко. Он запретил свободную продажу валюты, а обменный курс устанавливался государством.

– П. К.: Не будем вникать в детали управления страной во времена де Голля, но, в общем, он сделал много для величия Франции. А сделал ли что-нибудь Лукашенко для величия Беларуси? Я отвечу: нет, только загнал ее в тупик.

– Т. Попова: Как бывший министр обороны как Вы оцениваете новую концепцию национальной безопасности?

– П. К.: Концепции национальной безопасности в Беларуси до сих пор нет. Концепции военной реформы пока тоже нет. То, что принято в Совете безопасности келейно, концепцией нацбезопасности считаться не может. Пример наших соседей России и Украины показывает, что принятию такого документа должно предшествовать обсуждение в печати, затем парламент вырабатывает концепцию, и только потом президент своим указом вводит ее в действие. У нас пока это не сделано. Для этого необходимо принять сначала военную доктрину. Первая военная доктрина нашего государства была принята в 1992 году Верховным Советом 12-го созыва. Ее можно сейчас критиковать, но это был пример очень миролюбивой военной доктрины, основанной на Декларации независимости. Там не было образа врага, было записано, что наша цель – построение нейтрального безъядерного государства. Предполагалось наличие в Беларуси небольшой армии, в соответствии с нашими экономическими возможностями. Сегодня идет переработка этой военной доктрины. Я думаю, что будет нарисован конкретный образ противника. Вероятно, им станет НАТО. Это большая опасность для Беларуси. Поэтому и концепция национальной безопасности, я предполагаю, будет очень агрессивной. Вот недавний пример, когда Лукашенко заявляет, что учения в Витебской области в августе будут проводиться как ответ на учения в Литве. Получается как бы удар на удар. Когда меня спросили, нужны ли учения, я ответил, что они нужны. Но нормальный руководитель государства мог бы их провести после выборов. У нас же специально идет нагнетание чуть ли не военной обстановки.

– А. Король: Как Вы считаете, может режим Лукашенко рассматривать страны Прибалтики в качестве врагов?

– П. К.: Прибалтийские государства заявили о своем стремлении вступить в НАТО. Поэтому, когда Лукашенко демонстрирует, что противником Беларуси является НАТО, то государства, стремящиеся туда вступить, также будут рассматриваться как враги.

– М. Константинов: Если Вы станете президентом, будете ли Вы стремиться к вступлению в НАТО или все-таки выступать за нейтралитет?

– А. Сакович: Заодно уточните и свою теперешнюю позицию по Договору о коллективной безопасности стран СНГ, который Беларусью был подписан в годы, когда Вы возглавляли военное ведомство.

– П. К.: Я не сомневаюсь, что Беларуси незачем вступать в НАТО, а надо проводить политику нейтралитета. Это выгодно и соответствует нашему геополитическому положению. Сегодня Беларусь может быть мостом между Западом и Россией, как государство, которое не будет жестко связано в военной части с другими блоками. Но наш нейтралитет пока никем не признан. Мы только объявили о своем стремлении стать нейтральным государством. Что же касается Договора о коллективной безопасности, этот договор сегодня не действует. Это тоже своеобразная декларация. Реальных действий по его реализации нет, разве что создание общей системы ПВО, то есть сугубо оборонительной системы. Главное – не должно быть каких-то наступательных группировок. Сегодня нет таких внешних угроз, которые могли бы подталкивать Беларусь к жесткой военной блоковой связке с НАТО или Россией.

– М. Константинов: Так нам нужно выходить из Договора о коллективной безопасности или нет?

– П. К.: Я против опрометчивых шагов. Я против революции и хаоса, но за эволюционное движение вперед. Например, главная ли сейчас задача замена символики? Главная ли сейчас задача опять сделать один язык государственным? Или, может быть, главное – сделать так, чтобы у нас был законный парламент, чтобы было разделение властей. А уже потом вернемся ко всем этим вопросам. Вернемся и к вопросу нейтралитета. Это даже сейчас конституционная норма. Нужно просто добиваться признания этого нейтралитета. К этому многие государства шли десятки лет. Заявить о том, что мы хотим стать нейтральной державой, и стать ей – разные вещи. Это долгий путь. И не один президент должен принимать такие решения. Это судьбоносный шаг. Меня одна дама из первички БНФ в Марьиной Горке спрашивает: «*Пал Палыч, как Вы относитесь к союзу с Россией?*» Отвечаю, что я за нормальный экономический союз, но не за политический. Нет, надо ей между Беларусью и Россией поставить забор. Я ей отвечаю, что у нас уже один умник поставил забор между Беларусью и Западом. Теперь что, строить его между нами и Россией? Мы и так в резервации.

– А. Король: Многие считают, что поскольку Вы были генералом советской армии, то у Вас уже сложилась привычка подчиняться указаниям центра, а центр был в Москве. Не отразится ли это на Вашей политике?

– П. К.: Это мнение части членов БНФ. Я сожалею об этом. Когда-то Пазьняк, а потом и Лукашенко, причислили меня к пятой колонне, так это мнение бытует и сегодня. Мои корни тут, я белорус, этого не стесняюсь и даже горжусь этим. Часто встречаюсь с моими коллегами в России, с представителями армии, Совета безопасности и других структур. Это нормальные люди, они не хотят видеть Беларусь 90-м субъектом федерации, а наоборот, как прагматики придерживаются того мнения, что Беларусь выгоднее иметь партнером на международной арене. Среди моих друзей в России вижу такое отношение, и меня это радует. Правда, есть и другие люди в России, которые мечтают о слиянии двух государств. Но я с ними не имею ничего общего.

– А. Король: Как вы оцениваете свой опыт пребывания в структурах Объединенной гражданской партии? Насколько Вы сейчас отказываетесь от партийности, выступая независимым кандидатом?

– П. К.: Я вышел из ОГП еще до того, как заявил о своем решении участвовать в президентских выборах. Нисколько не жалею, что три года был членом Объединенной гражданской партии. Это политический опыт: я был председателем минской городской организации ОГП и членом Политсовета. Не скрою, у меня открылись глаза на многие вещи. До этого я был оторван от гражданского общества, ведь армия очень закрытый и замкнутый институт. В ОГП я участвовал во всех процессах партийной жизни. Был даже осужден за участие в демонстрации. Флаги на своей машине возил, несмотря на то, что коллеги смеялись: «*Тебе что, делать больше нечего?*». Когда меня Станислав Антонович Богданкевич пригласил вступить в ОГП, я почувствовал себя нужным и востребованным. Потом поменялось руководство партии, и я увидел, что стал здесь ненужным. Ходыко как-то меня спросил: «*Пал Палыч, неужели твой богатый опыт там никому не нужен?*». Потом, когда обсуждалась предвыборная тактика, я оказался среди тех, кто не согласился с руководством в части того, что единый кандидат нужен еще до регистрации. Доказывал, что нужно идти на регистрацию группой. В одной из бесед мой преемник на посту главы городской парторганизации заявил, что те, кто не подчинится в этом вопросе партийной дисциплине, будут из партии исключены. Я не стал ждать и вышел из партии добровольно.

– О. Петров: Вы, наверно, знаете настроения в армейских кругах. Можете ли Вы сказать, как поведут себя офицеры на выборах? Как проголосуют 80 тысяч солдат?

– П. К.: Дело в том, что на закрытых участках, где голосуют солдаты, будет примерно 20 тысяч избирателей. А остальные – контрактники, прапорщики и офицеры – будут голосовать по месту жительства. Солдат могут построить, результаты выборов на участке подменить. Это зависит от командира части. Я призываю их не допустить фальсификаций. Что же касается вообще армейских настроений, то могу заявить, что там, как и везде, присутствует страшная ненависть к нынешней власти. Декрет №13 в армии называют крепостным правом для офицеров. Дело в том, что по закону офицеры имели право, отслужив 20 лет, добровольно уволиться из армии с пенсией, меньшей, правда, чем при более долгом стаже. Но это было его право. По декрету же уволится можно, но пенсию человек начнет получать, когда вступит в пенсионный возраст. Глубоко убежден: армия проголосует против Лукашенко, против сегодняшней власти. Такое же настроение и в МВД, и в КГБ. Конечно, не у ста процентов, но основная масса сотрудников силовых служб считает себя заложниками этой власти. Естественно, что есть и отморозки, которые занимаются похищением людей.


– О. Петров: Как вы собираетесь использовать свой имидж бывшего кадрового генерала? Какое сейчас, по Вашему мнению, место армии в обществе? Способно ли это Вам помочь?

– П. К.: По социологическим исследованиям, армия после церкви занимает второе место по степени доверия граждан. Но это скорее по инерции. У белорусов армия всегда была в большом почете. Сегодня отношение меняется, но пока еще доверие к институту армии есть. Это меня воодушевляет.

– М. Константинов: Вопрос от уклонистов: когда у нас будет профессиональная армия?

– П. К.: Во-первых, забывать о защите Отечества никто не должен. Во-вторых, я член Национального исполнительного комитета, то есть теневого правительства. Возглавляю там комитет по обороне. Мне было дано поручение разработать закон об альтернативной службе. Я это сделал с учетом проектов, которые были разработаны еще в середине 90-х (тогда такой закон не был принят, потому что общество оказалось к нему не готовым), с учетом мирового опыта. Мой проект я давал на обсуждение молодежным организациям: «Молодой громаде», «Гражданскому форуму», «Молодому фронту». Комитет потом этот проект закона утвердил. Так что первый шаг для создания профессиональной армии – принятие закона об альтернативной службе – уже подготовлен. Безусловно, белорусская армия будет профессиональной, небольшой. Даже сегодняшний состав армии не по силам государству. Я думаю, для создания профессиональной армии не надо много времени – 2-3 года. Уже сейчас армия на 70 процентов состоит из контрактников и офицеров. Так что это несложно.

Гораздо труднее реанимировать умирающую экономику страны. Семь лет над ней проводили бессмысленные эксперименты. Не надо верить словам о невиданном подъеме промышленности и сельского хозяйства. Откройте холодильник – там вы найдете правду. Большинство людей обнищали до последней степени. Впрочем, это уже тема для другого разговора. ■



АКЦИИ

Хроника народного противостояния

Окончание. Начало на стр. 2

Недолгой была и публичная жизнь Феликса Эдмундовича. Наряду с двумя пионерами и инициатором акции, лидером МФ Павлом Северинцем, его затолкали в микроавтобус сразу по прибытии на место. Чуть больше других повезло Владимиру Ильичу: до ареста ему удалось дать интервью присутствующим журналистам. В целом все «оранжевое» действо МФ (вкупе с задержанием) по времени уложилось не более чем в десять минут. *«Оперативность – наша профессия»*, – съюродствовал по этому поводу кто-то из «тихарей».

Более протяженной во времени была акция протеста, организованная в тот же день Объединенной гражданской партией. По нашим оценкам, участие в ней принимало около 300 человек, что для акции такого локального масштаба цифра вполне внушительная. В ожидании выхода из Дворца республики народных делегатов представители оппозиции с портретами пропавших без вести Завадского, Гончара, Захаренко и Красуцкого растянулись в цепочку от магазина «Кадр» до Александровского парка. Большое количество участников акции, прячась от дождя, стояло также под крышей выходящих на проспект пролетах станции метро «Октябрьская».

Отличить в таких условиях завзятого оппозиционера от случайного пережидающего дождь прохожего представлялось делом весьма затруднительным. Растерянные товарищи в штатском сновали между людьми, наивно заглядывали в глаза и интересовались: *«А что это вы здесь делаете, а?»* На этот раз нападать первыми они почему-то не решались. Наконец из Дворца республики высыпали нагруженные президентскими подарками делегаты. Те из них, которые рискнули направить свои стопы к станции метро, имели не очень приятные объяснения с протестующими.

– Что, отстояли, отсидели за народные интересы?.. Гниды паршивые! – кричала в адрес двух мужчин с одинаковыми подарочными портфелями в руках экзальтированная дамочка под бело-красно-белым зонтом.

– Ну што я вам вораг, ці што? – оправдывалась колоритная матрона в сиреневом, окруженная плотным кольцом кипящих «праведным гневом» оппозиционеров.– *Ну не пошла бы я на этот чортаў сход, так пашоў бы хтонибудь другой. Я ж вам не вораг, не яки-небудь Лукашэнка.*

Эта последняя фраза ничуть не отрезвила участников акции. Никто не заметил, что политическая конфронтация из конфликта между оппозицией и властью незаметно сползла на уровень межличностных бытовых разборок между отдельными представителями в принципе одного народа. Идейные упреки свелись на обывательские уколы типа: *«Молчи, раз тефлоновую сковородку от Лукашенко получила!»*. Показательно, что именно в этот момент «тихари» по рациям получили приказ ретироваться.

ПРАБЛЕМА

МОВА ДУШЫ Й ХЛЕБА

АЛЯКСАНДАР КАВАЛЬСКІ

У мінулую нядзелю адбыўся чарговы зьезд Таварыства беларускай мовы. Акрамя звычайных для такога роду мерапрыемстваў справаздач і перавыбараў кіруючых органаў, на зьездзе абмяркоўвалі й больш істотныя пытаньні – аб стратэгіі развіцьця беларускай мовы ў XXI стагоддзі.

Вынік дзесяцігоддзя

Ужо зараз можна падвесьці пэўныя вынікі развіцьця беларускай мовы за дзесяць гадоў існаваньня незалежнай беларускай дзяржавы. У пачатку дзевяностых асноўная стаўка рабілася на правядзеньне беларусізацыі «зьверху», з дапамогаю жорсткага закону аб адзінай дзяржаўнай мове, адміністратыўных рэсурсаў, бюджэтнай стымуляцыі беларускамоўных праграмаў. Па гэтаму сцэнару пайшлі некаторыя дзяржавы Балтыі – перадусім Латвія й Эстонія. Падводле такога падыходу хочаш-няхочаш, але мову тытульнай нацыі вывучыш. Самі абставіны да гэтага змушаюць. У Беларусі спачатку рэалізоўвалася адна за ягоных варыяцыяў: былая партыйная намэнклятура, што захавала свае месцы пасьля здабыцьця незалежнасьці, ненавідзячы беларускую мову, пачала праводзіць беларусізацыю перадавымі тэмпамі й гвалтоўнымі мэтадамі. Бо па-іншаму проста ня ўмела. Ім далі загад – яны яго выконвалі й рапартавалі аб аб'ёмах выкананай работы.

У 1995 годзе ўсё зьмянілася на 180 градусаў. Пасьля травеньскага рэфэрэндуму расейская мова набыла статус дзяржаўнай, і намэнклятура распачала хуценька ўсё расіфікаваць, руйнуючы плады сваёй папярэдняй працы. Тыя, хто абыходзіў школы з камісыямі й закатваў гістэрыкі, чаму надпісы на кабінэтах зроблены па-расейску, зараз падпісвалі дакумэнты аб пераводзе беларускіх школ на расейскую мову навучаньня. Зразумела, гэта рабілася «па шматлікіх зваротах бацькоў».

У дзесяты год існаваньня незалежнасьці нашае дзяржавы на запыт аднаго з актывістаў ТБМ Валерыя Грыцука Міністэрства юстыцыі адказала, што, аказваецца, суддзі Рэспублікі Беларусь не абавязаны валодаць беларускай мовай. Прыехалі. Цікава, ці можа тады беларускамоўны суддзя не валодаць расейскай? Увогуле, ці ведаюць у Мінюсьце пра артыкул 172^2 адміністратыўнага кодэксу – *«стварэньне перашкод і абмежаваньняў у карыстаньні дзяржаўнай мовай»*. Пра ўвагу дзяржавы да моўнага пытаньня яскрава сьведчыць і ўдзел чыноўнікаў у зьездах ТБМ. Нават на мінулым прысутнічалі Стражаў, Пашкевіч, Падгайны. На гэтым зьездзе можна было пабачыць толькі Паўла Латушку (прэс-сакратара МЗС) ды кагосьці зь ведамства Дзямчука. Госьці нават ня выступілі з прывітальнай прамовай у адрозьненьне ад намесьніка амбасадара ЗША спадара Джона Кунштатара, які мужна на працягу пяці хвілін прамаўляў па-беларуску. Спадзяемся, за гэта яго не абвесьцяць у Беларусі пэрсонай нон-грата.

Ратаваць ці разьвіваць?

Гэтая дылема выразна падзяляе аматараў беларушчыны на дзьве групы. Першая – гэта пажарная каманда. Іх мэтады – лямант аб лёсе роднай мовы, дэклярацыі, звароты, чаканьне, калі ж нарэшце абудзіцца народная сьвядомасьць і ўсе раптам пачнуць размаўляць па-беларуску. Відавочна, такая пазыцыя ўжо не прыносіць ніякага плёну. Другая група кажа: *«Перастаньце ратаваць беларускую мову, давайце яе разьвіваць, пашыраць ейны арэал»*. Дарэчы, пра гэта й прамаўляў Джон Кунштатар. Ён прывёў прыклад адраджэньня чэскай мовы ў XIX стагоддзі, калі ад усяго багацьця заставалася некалькі сотняў чэскіх словаў, астатняе – германізмы. У нас, дзякуй Богу, мова яшчэ не патрабуе тэрміновай рэанімацыі. Яе проста трэба, па словах амэрыканскага дыпляната, *«адпусьціць на волю»*, вывесьці за сёньняшнія рамкі *«каставасьці й элітарнасьці»*. Ёсьць, канешне, пэўная рызыка такога вызваленьня – могуць зьявіцца лексычныя адзінкі, якія мовазнаўцамі ня будуць прызнаваца за беларускія. Але гэта будзе рэальнае існаваньне мовы, не ва ўмовах лябараторыяў, а ў сапраўдным жыцьці.

Аб тым, што ўжо ня трэба ратаваць беларускую мову, сьведчаць і дадзеныя агульнанацыянальнага перапісу 1999 году. Спачатку ўлада адмовілася ўключаць туды пытаньне пра родную мову, абмежаваўшыся толькі пытаньнем пра мову, хатняга ўжытку. Прыцэл такога перапісу быў зразумелы: паказаць заканамернасьць згортваньня беларусізацыі, бо абсалютная большасьць беларусаў дома размаўляе па-расейску. Але пад націскам грамадзкасьці пры йшлося ўключыць і пытаньне пра родную мову. Вынік – сем мільёнаў чалавек назвалі роднай мовай беларускую, зь іх больш за 3 мільёны 680 тысячаў карыстаюцца ёю ў штодзённым жыцьці. У адсотках гэтыя лічбы складаюць адпаведна 74 і 37 адсоткаў. Зразумела, што гэтыя лічбы не адпавядаюць рэальнай сытуацыі: каб амаль сорак адсоткаў размаўляла дома па-беларуску, то ТБМ магло б нарэшце ўздыхнуць з палёгкай. Проста на палітычнае пытаньне перапісу грамадзяне давалі палітычны адказ, каб не гуляць па правілах антынацыянальнай улады. І гэта – галоўны вынік дзесяцігоддзя. Беларуская мова перастала ўспрымацца ў грамадзтве варожа, як *«мова нацыяналістаў ды калхозьнікаў»*.

Тактыка й стратэгія

Новыя выклікі часу й новая рэальнасьць патрабуе выпрацоўкі адмысловай стратэгіі развіцьця беларускай мовы ў XXI стагоддзі, ва ўмовах, калі праз нейкія дваццаць-трыццаць гадоў, можа быць, давядзецца абараняць ад англамоўнай экспансыі ўжо й мову расейскую. На VII зьездзе ТБМ размова ішла адразу пра тры варыянты праекту стратэгіі. Агульнае для іх – трэба забыцца на дапамогу дзяржавы й арыентавацца на сілы арганізаванай грамадзкасьці, усіх, каму неабыякавы лёс беларускае мовы.

Праект, падрыхтаваны Леанідам Лычам, нават не абмяркоўваўся па просьбе аўтара. Паміж двума астатнімі – досыць істотная розьніца ў мэтах і задачах. Стратэгія Станіслава Судніка, галоўнага рэдактара газэты *«Наша слова»*, вельмі радыкальная. Яна адмаўляе двухмоўе цалкам і беспаваротна. Стратэгія аўтарскага калектыву на чале зь Сяргеем Запрудзкім імкнецца да больш рэальных мэтаў. Зыходным пунктам іхнай праграмы ёсьць думка, што сучасныя людзі ў полілінгвістычным сьвеце паступова становяцца двух- і трохмоўнымі. Гэта аб'ектыўнасьць, зь якой немагчыма бароцца й на якую трэба арыентавацца. Таму бескарысна змагацца ў Беларусі з расейскай мовай, трэба пашыраць сфэры ўжываньня мовы беларускай, перадусім у галінах, якія атаясамліваюцца з сучасным станам развіцьця чалавецтва: інфармацыйныя тэхналёгіі й передавыя гуманітарныя думкі. Беларуская мова павінна стаць «прэстыжнай» мовай.

Гэта не азначае, што трэба махнуць рукой на традыцыйныя сфэры ўжытку: сямья, царква, грамадзкае жыцьцё, адукацыя, культура, дзе далёка ня ўсе рэзэрвы развіцьця яшчэ вычарпаны. Ёсьць шмат «схаваных» носьбітаў беларускай мовы, якія ёю валодаюць, але не ўжываюць з-за моўных звычак грамадзтва. Гэтую сытуацыю трэба выпраўляць.

Канчатковай мэтай стратэгіі будзе такі стан развіцьця беларускае мовы, калі яна перастане асацыявацца выключна з нацыянальнай ідэнтычнасьцю, а стане проста моваю *«душы й хлеба»*. Неад'емнай часткай жыцьця беларусаў.

■

НАПЯРЭДАДНІ

Спектакль пад назвай з'езд пісьменнікаў

ГАЛІНА ЖЫГУЛЬ

28 траўня ў Мінску павінен адбыцца чарговы з'езд Саюза пісьменнікаў. Аналітыкі лічаць, што мерапрыемства абяцае быць скандальным і даволі гучным.

З Фінляндыі, дзе знаходзіўся ў добраахвотным выгнанні, прыехаў старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі Уладзімір Някляеў. Увесь час, пакуль ён быў за мяжой, кіравала пісьменніцкай арганізацыяй яго намеснік Вольга Іпатава. Ужо напярэдадні з'езда ўзнікла канфліктная сітуацыя – хто будзе верхаводзіць на імпрэзе – ён сам ці яго намесніца? Пытанне прынцыповае, і ад таго, як яно будзе вырашана, уласна кажучы, і залежаць вынікі самога з'езда.

Людзі, аб якіх ідзе гаворка, з аднаго пакалення, але розныя, са спецыфічнымі поглядамі на сённяшнюю сітуацыю ў Беларусі, уяўленнямі аб месцы і ролі пісьменніка ў грамадстве, узаемаадносінах з уладай і палітыкай. Уладзімір Някляеў, які нямала пахадзіў у фаварытах, цяпер у сілу абставін стаў апазіцыянерам. Вольга Іпатава, якая за савецкім часам мела рэпутацыю бунтара, барацьбіта за нацыянальныя інтарэсы беларускага народа, цяпер імкнецца не канфліктаваць з тымі, хто наверсе, дыстанцыруецца ад слова «палітыка». (Да гонару абодвух – на беларускім літаратурным даляглядзе гэтыя асобы хаця і не зоркі першай велічыні, але творцы з-разраду Богам мечаных.)

Але на сённяшні дзень цяжка сказаць, хто з іх будзе выконваць вядучую партыю ў тым спектаклі, што разгорнецца перад удзельнікамі і гасцямі з'езда. Ва ўсякім разе, магчымыя ўсякія нечаканасці. Да прыезда Някляева, напрыклад, улады абяцалі прадаставіць для правядзення з'езда залу ў Палацы рэспублікі. А цяпер у гэтым адмоўлена, і напярэдадні мерапрыемства, на якое збярэцца не адна сотня чалавек (зала Дома літаратара не можа ўмясціць такой колькасці людзей), кіраўніцтва Саюза пісменнікаў вымушана займацца яшчэ і пошукам месца.

Якая ж сітуацыя зараз у Беларускім Саюзе пісьменнікаў? У знак пратэста супраць існуючага рэжыма пакінуў Беларусь аўтарытэтны ў свеце беларускі пісьменнік Васіль Быкаў, які жыве цяпер у Нямеччыне. Сёлета, як вядома, польскі ПЭН-цэнтр вылучыў яго кандыдатуру на атрыманне Нобелеўскай прэміі. Па іроніі лёсу, нашага суайчынніка, які ў час Другой сусветнай вайны ваяваў на фронце з гітлераўцамі, прытуліла краіна, адкуль прыйшла гэта навала. Вымушаны быў з'ехаць той жа Уладзімір Някляеў, у Італіі жыве і працуе Святлана Алексіевіч, летась выбраўся за мяжу Алесь Разанаў...



Карціна даволі сумная, калі разабрацца. А увогуле, імёны Някляева, Быкава, Алексіевіч, Гілевіча, Бураўкіна і Барадуліна выклікаюць маментальнае павышэнне тэмпературы ў тых, хто кіруе зараз краінай. У сістэме сённяшніх каштоўнасцей гэтыя людзі належаць да катэгорыя «няправільных» пісьменнікаў. Любімец прэзідэнта, рэжысёр скандальнай стужкі «Момант ісціны», які хоча здымаць чарговы шэдэўр кінаманстацтва, неасцярожна ляпнуў пры дзяржаўных асобах, што ў аснову сцэнарыя мяркуе пакласці кнігу Святланы Алексіевіч пра Чарнобыль. Што тут было! Фільм здымаць, канешне, будуць, але Алексіевіч там і блізка не акажацца. У Беларусі не любяць людзей, якія дазваляюць сабе публічна казаць ці пісаць тое, што разыходзіцца з генеральнай лініяй афіцыйнага кіраўніцтва. Іншадумства і ўсякія там вольнасці не падтрымліваюцца, а толькі наказваюцца. Палітычных апанентаў, як вядома, увогуле прыбіраюць з дарогі – так, што слядоў не застаецца.

Натуральна, што з 500 сябраў Саюза пісьменнікаў далёка не ўсе ў апазіцыі да сучаснай улады. Ёсць і лаяльныя людзі. Раней Саюз пісьменнікаў меў даволі высокі статус у грамадстве. Пісьменнікі, якія заўсёды размаўлялі і пісалі па-беларуску, лічыліся сумленнем нацыі, абаронцамі нацыянальнай культуры. З імі лічыліся, іх паважалі. Але пазней сітуацыя стала мяняцца. Па-першае, за непаслухмянасць улады ўзялі і забралі ў пісьменнікаў іх любімы Дом творчасці. Дзяржаўная русіфікацыя пазбавіла магчымасці выдаваць свае творы. У рэшце рэшт, пасля доўгіх мытарстваў нашы майстры пяра пайшлі на паклон да самага галоўнага, выклалі яму свае беды, папрасілі ўвайсці ў сітуацыю, падтрымаць, выдзеліць, забяспечыць.

З таго часу штосьці выдзяляецца з дзяржаўнай кармушкі на жыццядзейнасць творчай арганізацыі, падкідваюцца прэзідэнцкія гранты, прэміі, узнагароды. Праўда, аб райнейшым сытым і камфортным жыцці, якое было за савецкім часам, ужо не ідзе гаворкі, засталіся толькі светлыя ўспаміны (вось чаму многім з пісьменнікаў так блізкая савецкая ментальнасць іх прэзідэнта, усёй цяперашняй улады). Асноўная маса «сумлення нацыі» сціпласца на ўласных дачных сотках і бацькоўскіх агародах, дзе гадуе сваю бульбачку і морквачку, перабіваецца рэдкімі паездкамі да сваіх чытачоў у глыбінку, каб пагаварыць з імі аб асаблівым, высокім прызначэнні літаратуры і пісьменніка ў грамадстве.

Карціна, напэўна, была б няпоўнай, калі не сказаць, што ў тым балоце, якім стаў цяпер Саюз пісьменнікаў, ідзе пастаянная і напружаная барацьба паміж прыхільнікамі прапрэзідэнцкай мадэлі жыцця і незалежнікамі. Ваююць, але, дзякуй Богу, яшчэ не пазабівалі адзін аднаго. Прыхільнікі інтэграцыйных ідэй маюць ужо ў Саюзе пісьменнікаў сваю ладненькую суполачку аднадумцаў і нават паспрабавалі ў зручны момант раскалоць арганізацыю. Кажуць, што з раскольнікамі хутка справіліся «агароднікі»... Большасць беларускіх літаратараў усё ж прытрымліваецца думкі, што трэба захаваць гэту творчую арганізацыю, але пры гэтым штосьці мадэрнізаваць, адкарэктаваць. Цікава, канешне, як яны збіраюцца гэта зрабіць. Магчыма, возьмуць абавязак напісаць на працягу 2001-2005 гадоў 10 раманаў, 20 аповесцяў і 50 апавяданняў для свайго зломленага духам народа.

Зразумела, Лукашэнка, які ўжо з самага пачатку гэтага года пачаў актыўна заігрываць з творчай інтэлігенцыяй краіны (разумеючы, што ад яе шмат у чым будзе залежыць зыход прэзідэнцкіх выбараў), чакае падтрымкі і адабрэння сваёй палітыкі і абранага курса развіцця краіны ад «сваіх» пісьменнікаў.

Уладзімір Някляеў, у сваю чаргу, лічыць, што адным з важнейшых пытанняў, на якое павінен адказаць з'езд, – што такое сёння Саюз беларускіх пісьменнікаў і дзеля чаго ён існуе? Сучасная ўлада, як і некалі савецкая, мае патрэбу ў ідэалагічным забеспячэнні, а значыць, ёй неабходна, каб пісьменнікі падтрымлівалі вынішчэнне беларускай мовы, культуры, гісторыі.

Дэкляарацыі пра дзяржаўны клопат аб дзеячах культуры і мастацтва, падачкі, якія шчодра раздаюцца ў час пампезных святаў «правільным» пісьменнікам, канешне ж, уздзейнічаюць толькі на людзей наіўных, даверлівых і прастадушных. Але толькі сляпыя не ўбачаць, што адбываецца на самой справе і ў якіх гульнях іх вымушаюць прымаць удзел. Аднак беларуская рэчаіснасць, як і падзеі нашых людзей, насуперак усім прагнозам, не такія ўжо і прадказальныя. Тым больш, што з кукішам у кішэні ўсё жыццё не прасядзіш. Нават калі ты і пісьменнік. Асабліва калі ты пісьменнік.

■

ПОДРОБНОСТИ

ОХОТА НА ВЕДЬМ

АНДРЕЙ ОДЛЯНИЦКИЙ

6 мая в Гродно в одном из гаражей проходил самый настоящий нелегальный концерт.

Столь необычное место для концерта выбрано не случайно. Организовать в Гродно легальное выступление молодым и независимым группам практически невозможно. Существующая официозная филармоническая система организации концертов исключает возможность появления на сцене группы с сомнительными, с точки зрения белорусских властей, песнями.

Проверяются на крамолу не только тексты, но и могут, например, поинтересоваться, что тот или иной исполнитель будет говорить между песнями. Да и сами организаторы официозных концертов, вчерашние, кстати, неформалы, абсолютно не заинтересованы в том, чтобы концерты приобретали какой-то политический оттенок. Так что даже если что-нибудь и пропустит всевидящее око филармонии, то их зоркий и наметанный глаз моментально исправит ошибку старших товарищей.

Исключение делалось лишь для минских звезд типа *N.R.M.* или «Нейро Дюбеля». Выход из такой ситуации был вскоре найден. Стали проводиться нелегальные концерты. Сначала организовывались преимущественно акустические выступления, но после того, как у одного хорошего человека появилась возможность снимать самый обыкновенный гараж, возможными стали и электрические выступления.

6 мая проходил уже третий большой концерт организованный конфедерацией «*Разам!*», объединяющей несколько региональных молодежных организаций. В концерте принимали участие гродненские рок-группы *Kontra la Kontra*, *Pet Nihil* и *V3anus*. Однако выступить удалось не всем. Во время выступления *Pet Nihil* гараж и вся прилежащая территория были окружены милицией. Собравшимся было предложено, не спеша, по одному пройти через милицейское сито.

Всех, кто присутствовал на концерте обыскали, и их данные были переписаны. Изымалась крамольная, с точки зрения стражей порядка, литература. Таковой оказались издаваемый конфедерацией «*Разам*!» одноименный бюллетень и панковский журнал «*Правакатар*», которые совершенно бесплатно раздавались на концерте. Обыскан был и сам гараж. Понятно, что получением каких-либо санкций на проведение таких действий стражи порядка себя не утруждали.

Однако обошлось без массовых хапунов. Задержан был лишь владелец гаража. В течение 3-х часов в отделении милиции с него брали объяснения о том, что же происходило в злополучном гараже, и на прощание пригрозили, что если такое еще повториться, ему следует ждать визита людей в масках.


Тем не менее, на этом история с концертом не закончилась. Спустя примерно неделю родителям участников и зрителей концерта начались настойчивые звонки с предложением явиться для разбирательства по месту учебы их ребенка, так как из КГБ пришла бумага. По имеющимся на сегодняшний день сведениям, такое рвение проявили только в Гродненском государственном университете.

Судилище над несчастными было назначено на четверг 17 мая. В указанное время в главном корпусе ГрГУ в аудитории номер 317 собрали родителей и самих провинившихся студентов для воспитательной беседы. Первым выступил проректор ГрГУ по воспитательной работе некто Мартынов. Начал он издалека. Собравшиеся узнали количество студентов и преподавателей университета, количество профессоров в 1963 году и в нынешнем и т. д. И все бы хорошо, но существуют странная группа студентов, который, по мнению проректора, на все это плевать. Таким образом, выступающий плавно переходил к непосредственной причине собрания. Он обнажил все планы коварного Запада, который вот такими газетками разлагает нашу молодежь. В виду проректор в первую очередь имел раздаваемый на концерте «*Правакатар*».

Следующим взял слово известный в кругах политически активной молодежи начальник отдела по воспитательной работе товарищ Кобяк. Он известен в первую очередь тем, что лично посещает оппозиционные акции для выслеживания студентов ГрГУ. Он вспомнил 60-е с их повальным увлечением рок-н-роллом и наркотиками, что, по его мнению, привело к тому, что там потеряли свою молодежь, затем продемонстрировал знание молодежных субкультур, заявив, что в данном случае мы имеем дело с представителями рейв-культуры, чем вызвал первые сдержанные смешки среди студентов.

Ну а потом преподаватель философии пустился в критический анализ содержания газет, раздаваемых на концерте. Особенно досталось «*Правакатару*». Интерес у специалиста по воспитанию молодежи вызвала статья о так называемом тортовом терроризме. Это явление достаточно распространено на Западе. СМИ с удовольствием показывают кадры, когда тот или иной политик, ставший жертвой злоумышленников, вынужден соскребать с лица торт Хорошо, что у нас так просто к президенту не подойти, заявил Кобяк. Окончил он свое выступление многозначительным заявлением: «*Дорогие родители! Мы хотим просто предупредить вас, что маховик раскручивается и ваши дети могут попасть под жернова*».

РОК-НАВІНЫ



Сумесны канцэрт

31 мая ў КЗМ адбудзецца даўно абяцаны сумесны канцэрт «Нейро Дюбеля» і маладых гуртоў, блізкіх па духу легендарнай беларускай камандзе. Як паведаміў лідэр гурта Аляксандар Кулінковіч, нягледзячы на шырокі спектр удзельнікаў, «Дюбель» выступіць з поўнамаштабнай двухгадзіннай праграмай, у якой прагучаць лепшыя песні, створаныя камандай за апошнія 10 год. Пачатак акцыі а 19-00.

Больш падрабязную інфармацыю можна атрымаць на афіцыйным сайце гурта: www.neurodubel.com

«Рок-гільятына»

Скандальная акцыя «Рок-гільятына» неўзабаве вяртаецца да жыцця ў новым выглядзе. Пасля шырокага рэзанансу, які атрымала праведзеная ў лютым першая акцыя развянчання рок-аўтарытэтаў, перад арганізатарамі паўстала пытанне аб будучыні праекта. Пасля доўгіх развагаў было вырашана адрадзіць ідэю ў якасці незалежнага рэгулярнага інтэрнэт-рэсурсу.

Цяпер на старонцы gil.tut.by можна будзе знаёміцца з самымі смажанымі навінамі і разгромнымі рэпартажамі з жыцця беларускай рок-сцэны. І, безумоўна, прагаласаваць па кандыдатурах найгоршых гуртоў 2001 года. Але пытанне аб месцы, часе і мэтазгоднасці правядзення наступнага гільятынавання яшчэ нават не падымаецца.

Рэп-хардкор фэст

3 чэрвеня ў клубе «Медыюм», верагодна, адбудзецца зубадрабільны рэп-хардкор фэст «Моладзь супраць расавых забабонаў». Акцыя фактычна з'яўляецца нашчадкам знакамітай серыі канцэртаў «Раздавім фашысцкую гадзіну!», праведзеных у 1996–1998 гадах «Чырвоным Жондам» з удзелам лепшых андэграундных антыфа-гуртоў Беларусі. У гэтым годзе чакаюцца заўзятары падобных акцыяў гарадзенскія *DEVIATION* ды менскія *451^{0}F*, а таксама гурты з Польшчы. Імёны астатніх удзельнікаў пакуль не абвяшчаюцца, але можна меркаваць, што драйву і напору яны дададуць таксама.

МУЗЫКА

НА НЕБА безь білету

МІКОЛА РЭЧЫЦКІ


Шчыра кажучы, дагэтуль да гурта «Безь Білету» я ставіўся з пэўным недаверам, абумоўленым занадта навязьлівай рэклямай гэтай каманды з боку БМА.

Але нават патугі Супрановіча й Сахарава зрабіць з «ББ» прыгожую музычную цукерку для нацыянальна арыентаваных тынэйджэраў ня здольныя канчаткова забіць сапраўды цудоўныя творчыя знаходкі каманды, якая сёньня знаходзіцца ў добрай форме й па праву зьяўляецца адным з фаварытаў беларускай рок-сцэны.

Што ж атрымліваецца, калі садраць з творчасьці «Безь Білету» лакіроўку? Вынік не такі дрэнны.

Канешне, у альбоме «На неба» адчуваецца раздражняючая патэнцыйная хітовасьць – кампазыцыі падзеленыя на два блёкі паводле моўна-канцэптуальнага прынцыпу, кожны блёк пачынаецца з асобнага хіта. Але гэта не галоўнае.

Рок-музыка мае права на існаваньне толькі ў адным выпадку – калі яна зьмяняе сьвет да лепшага. Ці праз пратэст, ці праз данясеньне слухачам вялізнага зараду каханьня і станоўчых эмоцыяў. Музыка «ББ» гэты экзамен вытрымлівае.



Шэрая беларуская рэчаіснасьць у падачы каманды раптам расквечваецца сотняй новых яркіх фарбаў. Замест традыцыйнага беларускага рок-саунду мы чуем самыя разнастайныя аранжыроўкі, пабудаваныя то на традыцыйнай беларускай мэлёдыцы, то на лятынаамэрыканскіх балядах, то на цытатах з сусьветнай рок-спадчыны й клясыкі. Музыка падобная на промні сонца, якія прабіваюць сьцяну халоднага дажджу.

Пры ўсёй жыцьцярадаснасьці музыка альбому вельмі розная. Апроч бязьлікай энэргетыкі фальклёру, яна перадае й канкрэтныя чалавечыя эмоцыі. І гэта адна з прычынаў, чаму музыка «ББ» слухаецца з прыемнасьцю, натуральна й ненапружна.

Другая прычына – у творчасьці каманды няма звыклых для айчыннага слухача праколаў, замыленых аранжыровак ды традыцыйных праходаў па трох нотах. Кожны акорд зграны старанна ды ўважліва. Падчас проста прыемна паслухаць, як віртуозна ўпраўляюцца са сваімі інструмэнтамі гітарыст Сяргей і скрыпачка Ксюша.

Наўмысна не называю лепшыя песьні альбому, бо хітовасьць – паняцьце адноснае, і кожны слухач, напэўна, складзе свой сьпіс любімых песень. Але я асабіста бязьлітасна выкінуў бы з праграмы пару камэрцыйна-хітовых кампазыцыяў, якія псуюць агульнае добрае ўражаньне ад матар'ялу.

Карацей, альбом, безумоўна, варты ўвагі слухача. Вельмі цікава будзе прасачыць за далейшым шляхам і разьвіцьцём каманды. Хочацца спадзявацца, што Супрановіч і кампанія не загубяць пэрспэктыўную каманду, ператварыўшы іх у чарговых «Крыві» ці *N.R.M.* Калі ў «ББ» хопіць мазгоў не ганяцца за таннай папулярнасьцю, вынік абяцае быць выдатным. ■

СПОРТОБЗОР

Везение не порок

Такой интриги в европейских футбольных первенствах, какая наблюдалась на финише чемпионата Германии, видеть давно не приходилось. Большую часть сезона лидировало «Шальке-04», но чемпионом в семнадцатый раз стала «Бавария». Судьба этих команд решалась в двух последних турах. Поражение гельзенкирхенцев привело к тому, что в последней встрече им необходима была не только своя победа, но и поражение «Баварии». Большинство специалистов признавало такой расклад весьма проблематичным. Однако столь драматическую развязку чемпионата вряд ли кто-либо предвидел. Пожалуй, любимой командой для болельщиков «Шальке-04» в минувший уик-энд был «Гамбург», которому они как никогда желали победы. Хотя по началу встречи создавалось впечатление, что итог поединка между «Гамбургом» и «Баварией» не будет иметь значения. Гости, несмотря на разницу в классе, активно начали встречу и уже к середине первого тайма вели 2:0. Казалось, что «Шальке-04» обречено, тем более, что в Гамбурге счет был 0:0 и уверенно катился в ничейную гавань.

Но, как говорится, надежда умирает последней. Футболисты из Гельзенкирхена резко прибавили во втором тайме и поставили дерзкого аутсайдера на место – 5:3. Теперь все зависело от «Гамбурга». Какова же была радость болельщиков «Шальке», когда на 90-й минуте матча лучший бомбардир гамбургцев Барбарец забил мяч в ворота Оливера Кана. Казалось, участь золотых медалей решена, и в Гельзенкирхене уже праздновали победу. Однако на этот счет игроки «Баварии» имели другое мнение. Патрик Андерссон на четвертой добавленой минуте поразил ворота «Гамбурга» со свободного удара и принес третий подряд чемпионский титул своей команде.

Неделя «Ливерпуля»

В Англии, как и в Германии, на выходных завершилось национальное первенство, которое задолго до финиша выиграл «Манчестер Юнайтед». Честь и хвала за это манкунианцам, но все-таки подлинным героем чемпионата следует признать «Ливерпуль», который провел сверхнапряженный сезон и завершил его триумфатором. Особенно сложным оказался финиш сезона, и многим казалось, что команда просто не выдержит, но игроки доказали, что им не занимать не только мастерства, но и характера. В течение восьми майских дней они провели три тяжелейших поединка и во всех оказались триумфаторами. Сперва в Кубке Англии был повержен не самый слабый «Арсенал» (2:1), затем в финале Кубка УЕФА в захватывающей борьбе побежден испанский «Алавес» (5:4). И, наконец, в последнем туре чемпионата Англии «Ливерпулю» уступил «Чарльтон», благодаря чему команда заняла третье место и в следующем году выступит в Лиге Чемпионов вместе с «Манчестером» и «Арсеналом». Таким образом,«Ливерпуль» достиг в этом сезоне практически всего, что было возможно, кроме чемпионства в первенстве Англии. Он стал обладателем трех кубков (Англии, лиги и УЕФА) и сумел завоевать на следующий год путевку в Лигу Чемпионов. Вряд ли хоть один клуб в этом сезоне может похвастаться подобными достижениями.

Будет ли дубль?

Два года назад, в погожий майский денек на поле стадиона «Динамо», «Славия» и «Белшина» уже пробовали определить, кто сильнее. Тогда в послематчевой одиннадцатиметровой лотерее бобруйчанам повезло больше, и они увезли кубок к себе домой. В очередной раз жребий свел эти команды ровно через два года, и, как и тогда, команды имеют приблизительно равные шансы на успех. Потенциально «Славия» выглядит солиднее, но травма Стрипейкиса, неважная форма Василюка и невыразительная игра в первенстве могут на нет свести все старания мозырян. «Белшина» же в межсезонье отыскала людей, которые пришлись ей ко двору. Команде можно не опасаться за сохранность своих ворот, так как их весьма надежно оберегает Варивончик, а Алещенко, Трухов, Гормаш и братья Градобоевы – это именно те люди, которые могут сделать результат ни из чего. Если бобруйчане находятся в очень неплохой форме, то после нескольких убедительных побед «Славия» отнюдь не показывает игру, достойную чемпиона. Но не нужно гадать, лучше прийти и увидеть все своими глазами, матч обещает стать интересным.

Шесть мячей — это много или мало?

Поединок женской гандбольной сборной Беларуси покажет, примет ли наша команда участие в чемпионате мира, который пройдет в Италии. Воспрепятствовать этому попытается сборная Голландии. Напомним, что пока у представительниц страны тюльпанов шансов несколько больше, ведь в домашнем поединке, который состоялся 19 мая, они сумели создать задел в шесть мячей (32:26). Преимущество у голландок, конечно, большое, но нашей команде вполне по силам его ликвидировать, как утверждает тренер сборной Леонид Гуско. Ведь история гандбола знает множество подобных случаев. Сумеет ли наша команда это совершить, мы узнаем по завершении поединка в Гомеле.

Второе пришествие

По результатам квалификационного турнира в группе Е, который состоялся 18–20 мая в Софии, женская баскетбольная сборная Беларуси, о которой уже давно ничего не было слышно, во второй раз в своей истории вышла в полуфинальную стадию чемпионата мира 2003 года. Проиграв стартовый поединок болгаркам (79:82), наши баскетболистки сумели затем взять верх над македонками (73:46) и командой Боснии и Герцеговины (79:54). По утверждению главного тренера сборной Виктора Белевича, это не предел для нашей команды, потенциал которой позволяет ей решать более высокие задачи. Чего мы ей и желаем.

Подготовил СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАЯ

15.00, 18.00, 23.50 Новости.
15.20 Фильм - детям. «Маленький боец».
17.00 «Все мои дети». Сериал.
18.20 Зона Икс.
18.30 Политические диалоги.
19.00 Мелодрама «От судьбы не уйдешь».
20.40 Колыбельная.
21.00 Панорама.
21.45 Права человека: взгляд в мир.
22.05 «Человек моря». Сериал.
22.55 Стадион.
23.20 Планета «АРТ».

9.15 «Что? Где? Когда?».
10.30 «С легким паром!».
14.20 Звездный час.
14.45 ...До шестнадцати и старше.
15.20 Мультсериал «Покемон».
15.45 «Ералаш».
15.55 «Воздушные замки». Сериал.
17.25 «За секунду до катастрофы». Спецрепортаж.
17.45 Жди меня.
18.40 «Кто хочет стать миллионером?».
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Время.
21.00 Фильм «Перехват».
22.40 Чтобы помнили...
23.40 Сериал «Человек ниоткуда».

РТР

7.30 «Москва - Минск».
7.45 «Православный календарь».
7.50 «Дежурная часть».
8.15 Боевик «Скалолаз».
10.30 «Санта-Барбара». Сериал.
16.30 «Простые истины». Сериал.
17.00 Премьера. Брук Лэнгтон в приключенческом сериале «Сеть». 1998-1999 гг.
18.00 «Комиссар Рекс». Сериал.
19.30 Вести-Москва.
19.50 Концерт к Дню пограничника. Передача из Государственного Кремлевского Дворца.
21.35 Михаил Жванецкий. «Простые вещи».
22.30 После вестей.
22.40 Подробности.
22.50 Боевик «Отряд «Д». 1993 г.
0.30 «Спорт за неделю».

7.05, 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 23.00 Новости культуры.
7.20 После новостей...
7.40 «Русалочка». Худ. фильм.
9.00 Тем временем.
9.25 С.Прокофьев. Симфония-концерт для виолончели с оркестром.
10.05 Дикая природа.
11.00 «Мои дела - цветущие поляны».
11.40 «Пограничный пес Алый». Худ. фильм.
12.45 Ж.-Ф.Рамо. «Пигмалион, или Сюрпризы Амура». Опера-балет.
13.45 «Остров». Док. фильм.
14.15 Сферы.
15.00 Новости.
15.10 «Назад в Шервуд». Телесериал.
15.30 Мультфильмы.
16.15 Сверхнаука.
16.40 Серебряный век.
17.40 Машины времени.
18.05 «Из концертного зала».
18.30 Отечество и судьбы.
19.10 «Вечерняя сказка».
19.55 М.Старицкий «За двумя зайцами». Спектакль. 1-я часть.
21.25 После новостей...
21.45 М.Старицкий «За двумя зайцами». Спектакль. 2-я часть.
22.30 От киноавангарда к видеоарту.
23.20 Программа передач.

НТВ

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.00 Сегодня.
9.25 Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
10.25 «Один день».
11.30 Фильм «Дубровский».
13.30 Старый телевизор.
14.40 Куклы.
15.30 Сериал «Элен и ребята».
16.10 Сериал «Страсть».
17.05 «О, счастливчик!».
18.30 Герой дня.
18.45 Криминал.
19.05 Детектив «День рождения Буржуя».
20.15 «Криминальная Россия».
21.50 Сериал. «Месть без предела».
23.25 Сериал. «Падшие ангелы-2».
0.10 Программа передач на завтра.

TV6 МОСКВА

5.45 Дорожный патруль.
6.00 День за днем.
8.00 Новости.
8.20 «Итоги» с Евгением Киселевым.
9.50 Сериал «Улицы разбитых фонарей-III»: «Человек со шрамом».
10.55 Интернет-программа «Сеть».
11.30 Театральный понедельник.
12.25 День за днем.
14.00 «Сегодня» с...
14.30 Сериал «В мире женщин». 5-я серия.
16.30 Х-фактор.
17.10 Юмористический сериал «Третья планета от солнца». 30-я серия.
17.45 Дорожный патруль.
18.00 «Сегодня».
18.45 В.Баринов, А.Горбунов в детективном сериале «След оборотня». 1-я серия.
20.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным.
20.40 Тушите свет.
20.50 «Вы очевидец» с И. Усачевым.
22.00 «Сегодня» с Владимиром Кара-Мурзой.
22.35 Дорожный патруль.
22.50 Сериал «Пси-фактор IV».

ТВЦ

5.05 Утренний телеканал «Настроение».
7.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
7.10 Утренний телеканал «Настроение».
8.00 «Версты». Путешествие в Россию.
8.40 Смотрите на канале.
8.45 Телемагазин.
9.05 Лусия Мендес в телесериале «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
10.15 Телеканал «Дата».
17.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
17.15 «Площадь звезд». Национальный музыкальный фестиваль.
18.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ». Сериал.
18.50 Смотрите на канале.
18.55 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.40 Пять минут с деловой Москвой.
19.50 Особая папка.
20.20 «ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ». Худ. фильм.
22.20 Времечко.
22.50 Петровка, 38.
23.05 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.25 Ночной полет.
0.00 Дневник III Всемирной театральной Олимпиады.
0.10 Интернет-кафе.

7.00 «Монитор». Новости из Интернета.
8.30 Новости.
8.45 Хэзер Локлир в триллере «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫСТРЕЛ».
11.05 Мелодрама «МАЛЕНЬКАЯ МЯТЕЖНИЦА».
12.45 Несчастный случай.
13.30 Новости.
13.45 Телеспецназ.
14.00 «ПЛЯЖ».
15.00 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Сериал.
16.00 «Железный человек». Мультсериал.
16.30 «Диплодоки». Мультсериал.
17.00 «ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ». Комедийный сериал.
18.00 «РАУЗАН». Теленовелла.
19.00 Случайный свидетель.
20.30 «Симпсоны». Мультсерия.
21.00 «МАРОСЕЙКА, 12». Сериал.
22.05 Боевик «АЛМАЗ СМЕРТИ».
0.05 Новости.
0.20 Футбольный курьер.

8.50 Худ. фильм «Осведомитель».
10.40 Научно-популярный сериал «Путеводитель для гурманов».
11.05 Мультсериал «Суперкнига».
11.30 «Факт».
11.45 АСТ-журнал.
12.15 Интершоп.
12.35, 0.00 «Верность любви». Сериал.
13.35 Сериал «Первооткрыватели».
15.20 Мультсериал «Приключения Лелека и Болека».
15.35 Худ. фильм «Вариант «Омега».
17.00 Алло, Россия!
17.30 «Факт».
17.45 Постфактум.
18.00 Научно-популярный сериал «Путеводитель для гурманов».
18.35, 3.35 «Держи вора». Сериал.
19.35 Сериал «Первооткрыватели.
20.35 «Для вас, садоводы».
20.50 Худ. фильм «Осведомитель».
22.35 «Лазурная звезда».
23.00 «Представляет Большой...».
23.30 «Факт».
23.45 Постфактум.
1.0 Ток-шоу «Наобум».
1.35 «Хищник». Сериал.
2.35 «Человек и море». Сериал.
3.00 АСТ-журнал.
4.35 «Из жизни животных...».

ВТОРНИК, 29 МАЯ

15.00, 18.00, 23.45 Новости.
15.10 «Сказки отца Кастора». Мультсериал.
15.20 «Все на орбиту!» Сериал.
15.35 «Тайный мир Алекс Мак». Сериал.
16.05 «5 х 5».
17.00 «Все мои дети». Сериал.
18.20 Зона Икс.
18.35 «Москва - Минск».
18.55 Детектив «Тайная защита».
20.40 Колыбельная.
21.00 Панорама.
22.00 «Человек моря». Сериал.
22.50 Спорт-курьер.
23.00 Ток-шоу «Будни».

8.15 «Воздушные замки». Сериал.
9.15 «Кто хочет стать миллионером?».
10.25 Пока все дома.
14.20 Царь горы.
14.45 ...До шестнадцати и старше.
15.20 Мультсериал «Покемон».
15.45 «Ералаш».
15.55 «Воздушные замки». Сериал.
17.25 Сериал «Все путешествия команды Кусто».
17.55 Как это было.
18.40 «Убойная сила: Миссия выполнима-3».
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Время.
21.00 Фильм «Расскажи мне о себе».
22.45 Русский экстрим.
23.35 Детектив «Признание».

РТР

8.15 Боевик «Отряд «Д». 1993 г.
9.45 Сатирический киножурнал «Фитиль».
10.30 «Санта-Барбара». Сериал.
16.30 «Простые истины». Сериал.
17.00 Премьера. Брук Лэнгтон в приключенческом сериале «Сеть». 1998-1999 гг.
18.00 «Комиссар Рекс». Сериал.
19.30 Вести-Москва.
19.50 Авторская программа Елены Масюк «Ханский шатер».
20.20 Боевик «База». 1998г.
22.30 После вестей.
22.40 Подробности.
22.50 Мужчина и женщина.
23.45 Жан-Луи Трентиньян в детективе «Преступление».

7.05, 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 23.00 Новости культуры.
7.20 После новостей...
7.40 «Три сезона». Худ. фильм.
8.35 Русь-деревня.
9.20 Машины времени.
9.55 «Встреча с Жилем Апапом».
10.20 «О пользе традиций, или Русские в Англии».
11.40 «Вам и не снилось». Худ. фильм.
13.45 «Вместе с Фафалей».
14.00 «Любовь». Док. фильм.
14.25 «Пушкин и судьбы русской культуры».
15.00 Новости.
15.10 «Назад в Шервуд». Телесериал.
15.35 «Бедная Лиза». Мультфильм.
15.50 «Дело житейское.».
16.20 «Вижу цель!» Тележурнал.
16.45 «В мире образов Резо Габриадзе».
17.40 «Ноу-хау».Тележурнал.
17.55 «Кремль музыкальный».
18.20 «Цитаты из жизни».
19.00 «Вечерняя сказка».
19.10 «Ох, уж эти детки». Мультсериал.
19.55 Русь-деревня.
20.40 После новостей...
21.00 Третий звонок.
21.25 «Свингующий Ростов».
22.05 «Три сезона». Худ. фильм.

НТВ

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.00 Сегодня.
9.25 Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
10.25 Криминал.
11.25 Фильм «Бесприданница».
13.30 Старый телевизор.
14.40 Впрок.
15.30 Сериал «Элен и ребята»
16.10 Сериал «Страсть».
17.05 «О, счастливчик!».
18.30 Герой дня.
18.45 Криминал.
19.05 Боевик «Золото Югры».
20.15 Совершенно секретно.
21.50 Сериал «Месть без предела».
23.25 Фильм «Долина Теннесси».

TV6 МОСКВА

5.45 Дорожный патруль.
6.00 День за днем.
8.00 Новости.
8.20 Час быка.
8.25 Тушите свет.
8.40 Детективный сериал «След оборотня». 1-я серия.
9.50 Сериал «Пси-фактор IV».
10.45 Юмористический сериал «Третья планета от солнца». 30-я серия.
11.30 www.tv6.ru
11.45 Рабочий полдень.
12.25 День за днем.
14.00 «Сегодня» с...
14.30 Сериал «В мире женщин».
16.30 Интернет-программа «Сеть».
17.10 Юмористический сериал «Третья планета от солнца». 31-я серия.
17.45 Дорожный патруль.
18.00 «Сегодня».
18.45 Детективный сериал «След оборотня». 2-я серия.
20.00 «Сегодня».
20.40 Тушите свет.
20.50 Программа для взрослых «Ох, уж эти дети!» с А. Олейниковым.
22.00 «Сегодня».
22.35 Дорожный патруль.
22.50 Сериал «Пси-фактор IV».
23.55 Диск-канал.
0.30 Дорожный патруль.

ТВЦ

10.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
10.15 Телеканал «Дата».
11.15 Петровка, 38.
11.25 Удачный выбор.
11.35 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова.
12.30 Деловая Москва.
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.15 «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детективный сериал.
14.20 МГИМО. Мастер-класс.
14.30 «Полевая почта».
15.00 Регионы: прямая речь.
15.30 Московские немцы.
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.15 ТЕЛЕСТАДИОН. «Русский бой».
16.45 Выход рядом.
17.15 «Антимония». Интерактивная игра.
18.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ». Сериал.
18.55 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.10 Пять минут с деловой Москвой.
19.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
20.15 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН». Сериал.
21.20 «ПИСТОЛЕТ». Сериал. 1-я серия.
22.20 Времечко.
22.50 Петровка, 38.
23.05 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.25 Ночной полет.
0.00 «Открытый проект». Молодежный канал.

13.30 Новости.
13.45 Телеспецназ.
14.00 «ПЛЯЖ».
15.00 «МАРОСЕЙКА, 12». Сериал.
16.00 «Железный человек». Мультсериал.
16.30 «Диплодоки». Мультсериал.
17.00 «ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ». Комедийный сериал.
18.00 «РАУЗАН». Теленовелла.
19.00 Случайный свидетель.
20.30 «Симпсоны». Мультсерия.
21.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Сериал.
22.10 Майкл Дудикофф в триллере «ЗАЩИТНИК».
0.15 Новости.
0.30 Комедия «ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ БЫЛ МИЛЛИОН».

8.50 «Музыка из Петербурга». «Кармен... еще Кармен».
9.35 Док. фильм «Николай и Александра».
10.40 Научно-популярный сериал «Путеводитель для гурманов».
11.05 Мультсериал «Суперкнига».
11.30 «Факт».
11.45 АСТ-журнал.
12.15 Интершоп.
12.35, 0.00 «Верность любви». Сериал.
13.35 «Документальный экран».
15.05 Магазин на диване.
15.20 Мультсериал «Приключения Лелека и Болека».
15.35 Худ. фильм «Вариант «Омега».
17.00 «Там, за поворотом».
17.30 «Факт».
17.45 Постфактум.
18.00 Научно-популярный сериал «Путеводитель для гурманов».
18.35, 3.35 «Держи вора». Сериал.
20.35 «Для вас, садоводы».
20.50 «Музыка из Петербурга». «Кармен... еще Кармен».
21.35 Док. фильм.
22.35 «Лазурная звезда».
23.00 «Вас приглашает Н.Бабкина».
23.30 «Факт».
23.45 Постфактум.
0.45 «Люди и горы». Сериал.
1.15 «Там, за поворотом».
1.35 «Хищник». Сериал.
2.35 «Человек и море». Сериал.
3.00 АСТ-журнал.
4.35 «Чудесные уроки». «Английский для малышей».
4.50 Музыкальная мозаика.

СРЕДА, 30 МАЯ

15.00, 18.00, 23.45 Новости.
15.10 «Сказки отца Кастора». Мультсериал.
15.20 «Все на орбиту!».
15.35 «Тайный мир Алекс Мак». Сериал.
16.05 «5 х 5».
17.00 «Все мои дети». Сериал.
18.20 Зона Икс.
18.30 Час профессионала.
19.05 «Тайная защита». Худ. фильм.
20.40 Колыбельная.
21.00 Панорама.
21.55 «Откровения времени».
22.15 «Человек моря». Сериал.
23.10 Спорт-курьер.
23.20 Криминальное досье.

8.15 «Воздушные замки». Сериал.
9.15 «Убойная сила: Миссия выполнима-3».
10.15 «Серебряный шар».
14.20 Зов джунглей.
14.45 ...До шестнадцати и старше.
15.20 Мультсериал «Покемон».
15.45 «Ералаш».
15.55 «Воздушные замки». Сериал.
17.25 Сериал «Все путешествия команды Кусто».
17.55 Человек и закон.
18.40 «Кто хочет стать миллионером?».
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Время.
21.00 Фильм «Викторина».
23.25 «Цивилизация».
23.55 Ночные новости.
0.15 Триллер «Туман».

РТР

8.15 Боевик «База». 1998г.
9.45 Сатирический киножурнал «Фитиль».
10.30 «Санта-Барбара». Сериал.
16.30 «Простые истины». Сериал.
17.00 Брук Лэнгтон в приключенческом сериале «Сеть». 1998-1999 гг.
18.00 «Комиссар Рекс». Сериал.
19.30 Вести-Москва.
19.50 Комедия «Пистолет с глушителем». 1994г.
21.25 Авторская программа Аркадия Мамонтова. «Югославия. Период распада». 1-я часть.
22.30 После вестей.
22.40 Подробности.
22.50 Архивные тайны. «Агент в Госдуме».
23.20 Худ. фильм «Убийца ворон».

13.30, 17.30, 19.30, 23.00 Новости культуры.
13.45 «Вместе с Фафалей».
14.10 «Пушкин и судьбы русской культуры».
15.00 Новости.
15.10 «Назад в Шервуд». Телесериал.
15.30 «Мело, мело по всей земле...» Док. фильм.
16.00 Все суры Корана.
16.10 «Консилиум».
16.35 «Удачи, Френчи». Худ. фильм.
17.30 Новости культуры.
17.40 «Российский курьер». Козельск.
18.05 Штрихи к портрету художника. Илес Татаев.
18.30 Магия кино.
18.45 Режиссеры современного запада.
19.10 «Вечерняя сказка».
19.50 Эхо великой войны.
20.45 После новостей...
21.05 Форма.
21.30 П.И.Чайковский «Лебединое озеро». Дирижер В. Спиваков.
22.00 «Три сезона». Худ. фильм.

НТВ

9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.00 Сегодня.
9.25 Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
10.30 «Среда».
11.25 Фильм «Гроза».
13.30 Старый телевизор.
14.40 Впрок.
15.30 Сериал «Элен и ребята».
16.10 Сериал «Страсть».
17.05 «О, счастливчик!».
18.30 Герой дня.
18.45 Криминал.
19.05 Боевик «Золото Югры».
20.15 «Растительная жизнь».
21.50 Сериал «Месть без предела».
23.25 Фильм «Вместо жены».

TV6 МОСКВА

8.00 Новости.
8.20 Час быка.
8.25 Тушите свет.
8.40 Детективный сериал «След оборотня». 2-я серия.
9.50 Сериал «Пси-фактор IV».
10.45 Юмористический сериал «Третья планета от солнца». 31-я серия.
11.30 Аня, Карина и Женя представляют...
12.25 День за днем.
14.00 «Сегодня» с...
14.30 Сериал «В мире женщин».
16.30 Юмористическая программа «Наши любимые животные».
17.10 Юмористический сериал «Третья планета от солнца». 32-я серия.
17.45 Дорожный патруль.
18.00 «Сегодня».
18.45 Детективный сериал «След оборотня». 3-я серия.
20.00 «Сегодня».
20.40 Тушите свет.
20.50 Ток-шоу «Я сама».
22.00 «Сегодня».
22.35 Дорожный патруль
22.50 Сериал «Пси-фактор IV».
23.55 Диск-канал.
0.30 Дорожный патруль.

ТВЦ

7.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
7.10 Утренний телеканал «Настроение».
7.50 Газетный дождь.
8.00 Квадратные метры.
8.10 Покупаем наше!
9.05 Лусия Мендес в телесериале «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
10.15 Телеканал «Дата».
11.20 Петровка, 38.
11.30 Удачный выбор.
11.40 «ВОЛЧИЦА». Сериал.
12.30 Деловая Москва.
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детективный сериал.
14.20 Дамский клуб.
14.30 «Как вам это нравится?!»
15.00 Регионы: прямая речь.
15.30 Московские немцы.
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.15 ТЕЛЕСТАДИОН.
16.45 В последнюю минуту.
17.15 Клара Новикова и Владимир Качан в программе «Приглашает Борис Ноткин».
18.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ». Сериал.
18.50 Смотрите на канале.
18.55 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.40 Пять минут с деловой Москвой.
19.50 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
20.15 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН». Сериал.
21.20 «ПИСТОЛЕТ». Сериал. 2-я серия.
22.20 Времечко.
22.50 Петровка, 38.
23.05 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.25 Ночной полет.
0.00 «Открытый проект». Молодежный канал.
0.55 Конец вещания.

8.30 Новости.
8.45 Триллер «ЗАЩИТНИК».
11.05 Комедия «ДОБРЫЕ СЕРДЦА И КОРОНЫ».
13.30 Новости.
13.45 «ПЛЯЖ».
14.45 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Сериал.
16.00 «Железный человек». Мультипликационный сериал.
16.30 «Диплодоки». Мультсериал.
17.00 «ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ». Комедийный сериал.
18.00 «РАУЗАН». Теленовелла.
19.00 Случайный свидетель.
20.30 «Симпсоны». Мультсерия.
21.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Сериал.
22.05 Боевик «ГОРОД В СТРАХЕ».
0.10 Новости.
0.25 Комедия «ДОБРЫЕ СЕРДЦА И КОРОНЫ».

11.30 «Факт».
11.45 АСТ-журнал.
12.15 Интершоп.
12.35, 0.00 «Верность любви». Сериал.
13.35 Док. фильм.
14.35 «Чародей. Страна Великого Дракона». Детский телесериал.
15.20 Мультсериал «Приключения Лелека и Болека».
15.35 Худ. фильм «Вариант «Омега».
17.00 За Садовым кольцом.
17.30 «Факт».
17.45 Постфактум.
18.00 «Таймслот». Журнал. Выпуск 8-й.
18.35, 3.35 «Держи вора». Сериал.
19.35 Док. фильм «Город Святого Креста».
20.35 «Для вас, садоводы».
20.50 Худ. фильм «Полный вперед».
22.35 «Лазурная звезда».
23.00 «Вечер романса».
23.30 «Факт».
23.45 Постфактум.
1.0 «Парад».
1.35 «Хищник». Сериал.
2.35 «Человек и море». Сериал.
3.00 АСТ-журнал.
4.35 «Чудесные уроки». «Английский для малышей».
4.50 Музыкальная мозаика.

ЧЕТВЕРГ, 31 МАЯ

7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 23.50 Новости.
7.10 Доброе утро, Беларусь!
8.10 «Все мои дети». Сериал.
9.10 «Тайный мир Алекс Мак». Сериал для детей.
9.35 Мультиклуб.
10.05 Док. сериал «В фокусе».
11.15 «Человек моря». Сериал.
12.05 Большой завтрак.
12.35 25-й кадр.
13.10 «Государственная граница». Фильм восьмой». 1-я серия.
14.20 «Откровения времени».
14.40 Док. сериал «Сокровища мировой культуры».
15.10 «Сказки отца Кастора». Мультсериал.
15.20 «Все на орбиту!» Сериал для детей.
15.35 «Тайный мир Алекс Мак». Сериал для детей.
16.05 «5 х 5».
17.00 «Все мои дети». Сериал.
18.20 Зона Икс.
18.35 «Тайные пружины политики».
19.00 «Спасибо тебе, Беларусь».
20.40 Колыбельная.
21.00 Панорама.
21.55 «Человек моря». Сериал.
22.50 Спорт-курьер.
23.00 «Сад мечты». Передача для дачников.
23.25 Королевская охота.

8.15 «Воздушные замки». Сериал.
9.15 «Кто хочет стать миллионером?» Телеигра.
10.15 «Серебряный шар».
14.20 Программа «100%».
14.45 ...До шестнадцати и старше.
15.20 Мультсериал «Покемон».
15.45 «Ералаш».
15.55 «Воздушные замки». Сериал.
17.25 Сериал «Все путешествия команды Кусто».
17.55 «Процесс».
18.40 Фильм «Подозрение».
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Время.
21.00 Боевик «Репортаж».
22.45 Джаз: Концерт Игоря Бутмана.
0.00 Комедия «Плавать с акулами».

8.15 Комедия «Пистолет с глушителем».
9.45 Сатирический киножурнал «Фитиль».
10.30 «Санта-Барбара». Сериал.
16.30 «Простые истины». Сериал.
17.00 Премьера. Брук Лэнгтон в приключенческом сериале «Сеть». 1998-1999 гг.
18.00 «Комиссар Рекс». Сериал.
19.30 Вести-Москва.
19.50 Боевик «В ловушке». 2000г.
21.25 Авторская программа Аркадия Мамонтова. «Югославия. Период распада». 2-я часть.
22.30 После вестей.
22.40 Подробности.
22.50 Комедия «Мой муж - инопланетянин». 1990г.
0.30 Звуковая дорожка.
1.25 Прогноз погоды.

7.05, 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 23.00 Новости культуры.
7.20 После новостей...
7.40 «Пятнадцатилетний капитан». Худ. фильм.
9.00 «Ирина Архипова в Суздальском Кремле».
9.25 «Повесть о жизни». К.Паустовский. Часть 1-я.
10.05 «Дело житейское.».
10.35 «Удачи, Френчи». Худ. фильм.
11.40 «Розыгрыш». Худ. фильм.
13.10 «Кот в сапогах». Мультфильм.
13.45 «Черная лиса в золотом поле». Док. фильм.
14.10 «Пушкин и судьбы русской культуры».
15.00 Новости.
15.10 «Назад в Шервуд». Телесериал.
15.50 П.Васильев. «Посулила мне жизнь пороги ледяные...».
16.35 «Удачи, Френчи». Худ. фильм. 3-я серия.
17.40 «Пути Господни...».
18.05 «Власть факта».
18.20 «Время музыки». Тележурнал.
18.45 «Осенние портреты».
19.10 «Вечерняя сказка».
19.50 «Пепел сновидений». Док. фильм.
20.10 После новостей...
20.30 «Джазофрения».
20.55 «Лили Марлен». Худ. фильм.

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Сегодня утром».
5.15, 6.15, 7.15 Спорт, погода.
5.20, 6.35 Криминал.
5.35, 6.50 Большие деньги.
5.45, 7.20 Впрок.
6.20, 7.40 Карданный вал.
7.50 Боевик «Золото Югры».
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.00 Сегодня.
9.25 Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
10.25 Квартирный вопрос.
11.30 Сказка «Счастье».
13.30 Старый телевизор.
14.40 Впрок.
15.30 Сериал «Элен и ребята».
16.10 Сериал «Страсть».
17.05 «О, счастливчик!».
18.30 Герой дня.
18.45 Криминал.
19.05 Боевик «Золото Югры».
20.20 Профессия - репортер.
21.50 Сериал «Месть без предела».
23.25 Фильм «Дни жатвы».

5.45 Дорожный патруль.
6.00 День за днем.
8.00 Новости.
8.20 Час быка.
8.25 Тушите свет.
8.40 Детективный сериал «След оборотня». 3-я серия.
9.50 Сериал «Пси-фактор IV». 3-я серия.
10.45 Юмористический сериал «Третья планета от солнца».
11.30 «Частная жизнь известных людей» с Татьяной Семкив.
12.25 День за днем.
14.00 «Сегодня» с...
14.30 Сериал «В мире женщин». 8-я серия.
15.40 «Телемагазин в Минске».
16.30 Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
17.10 Юмористический сериал «Третья планета от солнца». 33-я серия.
17.45 Дорожный патруль.
18.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской.
18.45 Детективный сериал «След оборотня». 4-я серия.
20.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным.
20.40 Тушите свет.
20.50 Скандалы недели.
22.00 «Сегодня» с Владимиром Кара-Мурзой.
22.35 Дорожный патруль.
22.50 Сериал «Пси-фактор IV». 4-я серия.
23.55 Диск-канал.
0.30 Дорожный патруль.

5.05 Утренний телеканал «Настроение».
7.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
7.10 Утренний телеканал «Настроение».
7.50 Газетный дождь.
8.00 Все о здоровье в программе «21 кабинет».
8.40 Смотрите на канале.
8.45 Телемагазин.
9.05 Лусия Мендес в телесериале «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
10.00 СОБЫТИЯ.
10.15 Телеканал «Дата».
11.20 Петровка, 38.
11.30 Удачный выбор.
11.40 «ВОЛЧИЦА». Сериал.
12.30 Деловая Москва.
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детективный сериал.
14.20 Команда нашего двора.
14.30 Интернет-кафе.
15.00 Регионы: прямая речь.
15.30 Ступеньки.
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.15 ТЕЛЕСТАДИОН. «На пятачке». Хоккейное обозрение.
16.45 «Команда на Марс». Телеигра.
17.15 Юрий Панюшкин в программе «Полет над «Гнездом глухаря».
18.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ». Сериал.
18.50 Смотрите на канале.
18.55 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.40 Пять минут с деловой Москвой.
19.45 Двойной портрет.
20.15 «РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН». Сериал.
21.20 Прогноз погоды.
21.25 «ПИСТОЛЕТ». Сериал. 3-я серия.
22.20 Времечко.
22.50 Петровка, 38.
23.05 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.25 Ночной полет.
0.00 «Открытый проект». Молодежный канал.
0.55 Конец вещания.

6.30 «Диплодоки». Мультсериал.
7.00 «Симпсоны». Мультсерия.
8.30 Новости.
8.45 Боевик «ГОРОД В СТРАХЕ».
11.05 Джеймс Стюарт в вестерне «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».
13.30 Новости.
13.45 Телеспецназ.
14.00 «ПЛЯЖ».
15.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Сериал.
16.00 «Железный человек». Мультсериал.
16.30 «Диплодоки». Мультриал.
17.00 «ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ». Комедийный сериал.
18.00 «РАУЗАН». Теленовелла.
19.00 Случайный свидетель.
20.30 «Симпсоны». Мультсерия.
21.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Сериал.
22.05 Триллер Стивена Шектера «ЛЕДИ-УБИЙЦА».
0.05 Новости.
0.20 «Иллюзион»: Джеймс Стюарт в вестерне «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА».

5.30 «Для вас, садоводы».
5.45 «Чародей. Страна Великого Дракона». Телесериал.
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 0.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30 «Факты дня».
6.35 Мультсериал «Суперкнига».
7.00 «Лазурная звезда».
7.35 «Милостью божьей». Сериал.
8.35 «Чудесные уроки». «Вместе с Фафалей».
8.50 «Счастливого пути!».
9.00 «Дом актера».
9.35 Группа «Отпетые мошенники».
10.40 «Таймслот».
11.05 Мультсериал «Суперкнига».
11.30 «Факт».
11.45 АСТ-журнал.
12.15 Интершоп.
12.35, 0.00 «Верность любви». Сериал. 64-я серия.
13.35 Док. фильм.
14.35 «Чародей. Страна Великого Дракона». Детский телесериал.
15.20 Мультсериал «Приключения Лелека и Болека».
15.35 Худ. фильм «Вариант «Омега».
17.00 «Детство в подарок».
17.30 «Факт».
17.45 Постфактум.
18.00 «Таймслот».
18.35, 3.35 «Держи вора». Сериал.
19.35 Док. фильмы.
20.35 «Для вас, садоводы».
21.00 «Дом актера».
21.35 Группа «Отпетые мошенники».
22.35 «Лазурная звезда».
23.00 «Старые знакомые».
23.30 «Факт».
23.45 Постфактум.
0.45 «Люди и горы». Сериал.
1.10 «Детство в подарок».
1.35 «Хищник». Сериал.
2.35 «Человек и море». Сериал.
3.00 АСТ-журнал.
4.35 «Чудесные уроки». «Вместе с Фафалей».
4.50 Музыкальная мозаика.

ПЯТНИЦА, 1 ИЮНЯ

6.30 Доброе утро, Беларусь!
7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 23.25 Новости.
7.10 Доброе утро, Беларусь!
8.00 «Все мои дети». Сериал.
8.45 «В добрый путь!».
8.53 Выпускной экзамен по белорусскому и русскому языкам за курс базовой школы.
9.15 «Тайный мир Алекс Мак». Сериал для детей.
9.40 «Гуси-лебеди». Мультфильм.
10.00 Час профессионала.
10.30 «Время надежд». Док. фильм.
11.15 «Человек моря». Сериал.
12.00 «Концерт Мишеля Сарду».
13.15 «Государственная граница». Фильм восьмой». 2-я серия.
14.25 Док. сериал «Сокровища мировой культуры».
15.10 «Сказки отца Кастора». Мультсериал.
15.20 «Все на орбиту!».
15.35 «Тайный мир Алекс Мак». Сериал для детей.
16.05 «5 х 5».
17.00 «Все мои дети». Сериал.
18.20 Зона Икс.
18.35 Мир и мы.
19.00 Мелодрама «Семейные обстоятельства».
20.40 Колыбельная.
21.00 Панорама.
21.55 «Человек моря». Сериал.
22.50 Спорт-курьер.
23.00 «Встреча в Троицком».
23.40 Боевик «Понты».

8.15 «Воздушные замки». Сериал.
9.15 Фильм «Подозрение».
10.15 «Серебряный шар».
14.20 Фильм «Турецкое копье».
15.42 «Ералаш».
15.55 «Воздушные замки». Сериал.
17.25 «С легким паром!».
18.00 Спасатели. Экстренный вызов.
18.35 Поле чудес.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Время.
20.55 Детективе «Бешеный пес и Глори».
22.45 Реальная музыка: «Максидром». Часть 2-я.
0.05 Фильм «Исполнитель приговора».

8.15 Боевик «В ловушке». 2000г.
9.45 Сатирический киножурнал «Фитиль».
10.30 «Санта-Барбара». Сериал.
16.30 «Простые истины». Сериал.
17.00 Премьера. Брук Лэнгтон в приключенческом сериале «Сеть». 1998-1999 гг.
18.00 «Большой вопрос». Телеигра.
19.30 Вести-Москва.
19.50 Вечерний сеанс. Альгис Матуленис и Лилита Озолиня в детективе «Двойной капкан». 1985г.
22.25 Алена Хмельницкая, Аристарх Ливанов, Борис Щербаков и Михаил Жигалов в детективе «Дом свиданий». 1991г.
0.10 Худ. фильм «Горец-3. последнее измерение». 1994г.
2.00 Прогноз погоды.

7.05, 11.30, 13.30, 17.30, 19.30, 23.00 Новости культуры.
7.20 После новостей...
7.40 «Жили-были». Док. фильм.
8.30 «Катя Риччарелли в Москве».
9.00 «Повесть о жизни». К.Паустовский. Часть 2-я.
9.45 Б.Метальников «Внутренний враг». Телеспектакль.
11.40 Зарубежное документальное кино.
12.30 «Сказка о царе Салтане». Мультфильм.
13.45 «Вместе с Фафалей».
14.00 Песни Юрия Чичкова.
14.25 «Пушкин и судьбы русской культуры».
15.00 Новости.
15.10 «Назад в Шервуд». Телесериал.
15.30 « Самый маленький гном». Мультфильм.
16.05 Новомобиль.
16.50 Провинциальные музеи.
17.15 Улица моего детства.
17.40 «Сенсация!Сенсация?Сенсация...».
18.05 Мастера большого театра.
18.30 «О поэте Давиде Самойлове, его жизни, любви и стихах».
19.10 «Вечерняя сказка».
19.49 «Простые вещи». История одного мундира.
19.50 Киноконцерт.
20.15 Док. фильм.
20.55 После новостей...
21.15 Кинопанорама.
22.00 Волейбол. Мировая лига 2001. Россия - Греция.
23.20 Программа передач.

5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30 «Сегодня утром».
5.15, 6.15, 7.15 Спорт, погода.
5.20, 6.35 Криминал
5.35, 6.50 Большие деньги.
5.45, 7.20 Впрок.
6.20, 7.40 Карданный вал.
7.50 Боевик «Золото Югры».
9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 18.00, 21.00, 23.00 Сегодня.
9.25 Сериал «Любовь и тайны Сансет Бич».
10.25 Путешествия натуралиста.
11.25 Фильм «Пятнадцатилетний капитан».
13.30 Старый телевизор.
14.40 Впрок.
15.30 «Улица Сезам».
15.55 Сериал «Страсть».
16.55 Сериал «Полицейская академия».
18.30 Герой дня.
18.45 Криминал.
19.05 Боевик «Золото Югры».
20.15 «О, счастливчик!».
21.50 «Женский взгляд».
22.35 Фильм «Шоссе в никуда».
1.15 Программа передач на завтра.

5.45 Дорожный патруль.
6.00 День за днем.
8.00 Новости.
8.20 Час быка.
8.25 Тушите свет.
8.40 Детективный сериал «След оборотня». 4-я серия.
9.50 Сериал «Пси-фактор IV». 4-я серия.
10.50 Юмористический сериал «Третья планета от солнца».
11.15 «Телемагазин в Минске».
11.30 Ой, мамочки!
12.25 День за днем.
14.00 «Сегодня» с...
14.30 «Телемагазин в Минске».
14.45 «Я знаю все !» Интеллект-шоу LG.
15.55 «Телемагазин в Минске».
16.10 «Крутятся диски» с К. Немоляевым и Н. Семашко.
17.05 Стильное шоу «Фасон».
17.45 Дорожный патруль.
18.00 «Сегодня» с Марианной Максимовской.
18.45 Сериал «Самые громкие преступления XX века»: «Грэм Янг. Отравитель по призванию».
19.20 Петерс поп-шоу.
20.00 «Сегодня» с Михаилом Осокиным.
20.40 Боевик «Новичок».
23.05 Дорожный патруль.
23.25 Диск-канал.
0.30 Дорожный патруль.

tv-centr
5.05 Утренний телеканал «Настроение».
7.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
7.10 Утренний телеканал «Настроение».
7.50 Газетный дождь.
8.00 Секретные материалы: расследование ТВЦ.
8.25 Спешите делать добро.
8.40 Смотрите на канале.
8.45 Телемагазин.
9.05 Лусия Мендес в телесериале «ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ».
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
10.15 Телеканал «Дата».
11.20 Петровка, 38.
11.30 Европейские ворота России.
11.45 «День преодоления». Благотворительная акция.
12.30 Деловая Москва.
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
13.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «ИНСПЕКТОР КРЕСС». Детективный сериал.
14.20 «Фантазии «Вемины».
14.30 «МИР ДИКОЙ ПРИРОДЫ». Сериал.
15.00 Регионы: прямая речь.
15.30 Владимир Спиваков в программе «Дефицит любви».
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
16.15 Телевизионная экологическая служба.
16.45 «Горько!» Телеконкурс.
17.15 Мода non-stop.
18.00 «В ПЛЕНУ СТРАСТИ». Сериал.
18.50 Смотрите на канале.
18.55 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.40 Пять минут с деловой Москвой.
19.45 «ДЖЕЙК ЛЕССИТЕР - АДВОКАТ УБИЙЦЫ». Детектив.
21.35 Прогноз погоды.
21.40 Детектив-шоу.
22.25 Времечко.
22.55 Петровка, 38.
23.10 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.30 Московский хит.
0.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «КАРРИНГТОН». Художественный фильм.
2.35 Конец вещания.

6.30 «Диплодоки». Мультсериал.
7.00 «Симпсоны». Мультипликационная серия.
8.30 Новости.
8.45 триллер Стивена Шектера «ЛЕДИ-УБИЙЦА».
11.05 «Иллюзион»: историческая эпопея Серджиу Николаеску «ДАКИ».
13.30 Новости.
13.45 Телеспецназ.
14.00 «ПЛЯЖ».
15.00 «МАРШ ТУРЕЦКОГО». Сериал.
16.00 «Железный человек». Мультипликационный сериал.
16.30 «Диплодоки». Мультипликационный сериал.
17.00 «ПОТОМ ПОЯВИЛСЯ ТЫ». Комедийный сериал.
18.00 «РАУЗАН». Теленовелла.
19.00 Случайный свидетель.
20.30 «Симпсоны». Мультипликационная серия.
21.00 «ЧЕРНАЯ КОМНАТА». Цикл художественных фильмов REN TV.
21.35 Стивен Томпкинсон, Лидзия Энглерт, Мария Леннон в триллере «ОПЕРАЦИЯ «ОКТЯБРЬ».
23.45 Новости.
0.00 «Иллюзион»: историческая эпопея Серджиу Николаеску «ДАКИ».

5.00 Мультфильмы.
5.30 «Для вас, садоводы».
5.45 «»Чародей. Страна Великого Дракона». Детский телесериал.
6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 22.30, 0.30, 1.30, 2.30, 3.30, 4.30 «Факты дня».
6.35 Мультсериал «Суперкнига».
7.00 «Лазурная звезда».
7.35 «Милостью божьей». Сериал. 16-я серия.
8.35 «Чудесные уроки». «Вместе с Фафалей».
8.45 Худ. фильм «Луи Антиквар».
10.40 «Таймслот».
11.05 Мультсериал «Суперкнига».
11.30 «Факт».
11.45 АСТ-журнал.
12.15 Интершоп.
12.35, 0.00 «Верность любви». Сериал.
13.35 Док. фильм.
14.00 «Человек и море». Сериал.
14.35 «Чародей. Страна Великого Дракона». Детский телесериал. 3-я серия.
15.05 Магазин на диване.
15.20 Мультсериал «Приключения Лелека и Болека».
15.35 Худ. фильм «Вариант «Омега».
17.00 Страна моя.
17.30 «Факт».
17.45 Постфактум.
18.00 «Таймслот».
18.35, 3.35 «Держи вора». Сериал.
19.35 Док. фильм.
20.05 «Люди и горы». Сериал.
20.35 «Для вас, садоводы». «Дизайн сада».
22.35 «Лазурная звезда».
23.00 Джаз и не только.
23.30 «Факт».
23.45 Постфактум.
1.00 «Кумиры экрана».
1.35 «Хищник». Сериал.
2.35 «Человек и море». Сериал.
3.00 АСТ-журнал.
4.35 «Чудесные уроки». «Вместе с Фафалей».
4.50 Музыкальная мозаика.

СУББОТА, 2 ИЮНЯ

7.15 Існасць. Духовная программа.
7.45 Док. экран. «Мир вертлявой камышовки».
8.25 Здоровье.
8.53 Выпускной экзамен по математике за курс средней школы.
9.10 «Покахонтос». Мультсериал.
9.40 Премьер-парад.
10.10 «Все нормально, мама!».
10.45 Сад мечты.
11.10 Мультиклуб.
11.35 Сериал «Кувалда».
12.35 Королевская охота.
13.00 «Волшебный магазин».
13.35 Сериал «25 градусов на Юг».
14.30 Столица.
15.15 Комедия «Кто я?».
17.20 Из достоверных источников.
17.55 Футбол. Отборочный матч чемпионата мира. Армения - Беларусь.
20.00 «По страницам «Золотого шлягера». Концерт.
21.00 Панорама.
21.50 Спорт-курьер.
22.00 «Тайные пружины политики».
22.20 Сериал «Жюли Леско».
24.00 Баскетбол. Отборочный матч чемпионата Европы. Мужчины. Беларусь - Азербайджан.
0.45 Видимо - невидимо.

6.15 Сериал «Нежный яд».
7.10 Слово пастыря.
7.25 Программа «100%».
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.20 Сериал «Ускоренная помощь».
9.10 Смак.
9.30 «Смехопанорама».
10.10 Фильм «Государственный преступник».
12.05 Здоровье.
12.45 Концерт Петра Тодоровского и Гарика Сукачева.
13.45 История одного шедевра.
14.10 Сериал «Китайский городовой».
15.05 Дисней-клуб.
15.35 «Серебряный шар».
16.15 В мире животных.
17.15 Детектив. «Шереметьево. Тайный визит».
17.50 Футбол. Сборная России - сборная Югославии.
20.00 Время.
20.40 «Что? Где? Когда?».
21.55 Детектив «Четвертый протокол».
0.10 Триллер «Завтрак нагишом».

РТР

6.50 «Тарзан. История приключений». Сериал.
7.40 Прогноз погоды.
7.45 «Телепузики». Программа для детей.
8.10 «Золотой ключ».
8.30 Комедия «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». 1974г.
10.05 Доброе утро, страна!
10.40 «Сто к одному». Телеигра.
11.25 Журнал видеокомиксов «Каламбур».
12.00 Приключенческий художественный фильм «Затерянный мир. Избранный»..
13.00, 19.00 Вести.
13.20 Худ. фильм «Одинокая женщина желает познакомиться». 1986 г.
15.00 «Пресс-клуб».
15.45 «Международная панорама» с Александром Гурновым.
16.30 «Национальный доход».
17.00 Моя семья. «Кого любят и на ком женятся».
17.55 «Аншлаг».
19.50 «Городок. Ретро». Развлекательная программа.
20.30 Худ. фильм «Вспомнить все». 1990г.
22.45 Торжественная церемония открытия XII Открытого российского кинофестиваля. Передача из Сочи.
0.35 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. «Канны».
1.30 Прогноз погоды.

9.05 «Аистенок».
9.30 «Мой цирк».
9.55 Мультфильм.
11.10 Архитектурная галерея.
11.25 «Рыцарь мечты». Худ. фильм.
12.40 Странствия музыканта.
13.00 Золотой пьедестал.
13.30, 21.00 Новости культуры.
13.45 Театральная летопись XX века.
14.10 Мультфильмы.
14.30 «Вокзал мечты». Ю.Башмет
14.55, 16.20 «Любовь Яровая». Телеспектакль.
17.30 Сферы.
18.10 «Билет в Большой...».
18.35 «Вечерняя сказка».
19.00 Док. фильм.
19.50 Дом актера.
20.30 Романтика романса.
21.20 «Личные воспоминания о большой жизни».
21.25 «Блеф-клуб».
22.00 Волейбол. Мировая лига 2001. Россия - Греция.

НТВ

7.00, 9.00, 11.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня.
7.20 Боевик «Золото Югры».
8.25 «Растительная жизнь».
9.20 Криминал.
9.50 Квартирный вопрос.
10.25 «Полундра». Семейная игра.
11.25 Большие деньги.
12.05 Фильм «Великий Гэтсби».
15.30 Без рецепта.
16.10 Дог-шоу «Я и моя собака».
16.50 Сериал «Полицейская академия».
18.40 Герой дня без галстука.
19.00 Комедия «Побег».
21.50 Фильм «Тельма и Луиза».

TV6 МОСКВА

6.15 Кинотеатр ТВ-6. «Строгий юноша».
7.55 Х-фактор.
8.30 Юмористическое шоу «Амба-ТВ».
9.05 Программа для взрослых «Ох, уж эти дети!» с А. Олейниковым.
10.00 Вкусная передача «Пальчики оближешь».
10.55 Петерс поп-шоу.
11.35 Стильное шоу «Фасон».
12.20 Кинотеатр ТВ-6. «20000 лье под водой». 1-я серия.
14.00 «Сегодня» с...
14.30 Скандалы недели.
15.25 Все в сад!
15.55 Ток-шоу «Я сама».
17.00 Юмористический сериал «Вне родных квадратных метров»: «Заставь дурака быть политкорректным, он и будет...».
17.35 Дорожный патруль.
18.00 «Сегодня».
18.50 Сериал «Улицы разбитых фонарей-III»: «Макароны по-скотски».
20.00 «Итоги» с Виктором Шендеровичем.
20.25 Детектив «Ночные грехи».
23.40 Дорожный патруль.
23.55 Боевик «Донор».

7.05 «УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ». Сериал.
7.30 Мультфильм.
7.45 Наш сад.
8.00 «Левша». Мультфильм.
8.45 «Отчего, почему?» Программа для детей.
9.25 «Как вам это нравится?!» Развлекательная программа.
10.00 СОБЫТИЯ.
10.15 «Городское собрание».
10.45 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ».
11.50 Мультфильмы.
12.15 «Версты». Путешествие в Россию.
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Погода на неделю.
13.20 Денежный вопрос.
13.30 «Яблоко от яблони». Развлекательная программа.
14.25 Дневник III Всемирной театральной Олимпиады.
14.40 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «ПЛАТФОРМА N1». Сериал.
16.20 «Антимония». Интерактивная игра.
17.00 Мультфильмы.
17.30 «Горько!» Телеконкурс.
18.00 «ОХОТА НА ЗОЛУШКУ». Сериал.
19.00 «Постскриптум». Авторская программа А.Пушкова.
19.40 Прогноз погоды.
19.45 «Овация». Церемония вручения национальной премии в области зрелищ и популярной музыки.
22.10 СОБЫТИЯ. Время московское.
22.25 ХОРОШО, Быков.
22.40 Мода non-stop.
23.15 Поздний ужин.
23.30 Микки Рурк в драме «ЗАКОН МЕСТИ».

7.30 «Сказки джунглей». Мультипликационный сериал.
8.00 «Симпсоны». Мультсерия.
8.30 Мир спорта глазами «Жиллетт».
9.00 «Монитор». Новости из Интернета.
9.20 Стивен Томпкинсон, Лидзия Энглерт в триллере «ОПЕРАЦИЯ «ОКТЯБРЬ».
11.15 Метро.
11.30 «Не от мира сего». Док. фильм.
12.30 Новости.
12.45 Телеспецназ.
13.15 А.Збруев, М.Волков, Г.Корольков в триллере «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА».
15.15 «Фантастическая четверка». Мультсериал.
15.45 «Сказки джунглей». Мультипликационный сериал.
16.45 Несчастный случай.
17.15 Комедия «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
20.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. Последний сезон.
21.30 Боевик «КАТАКЛИЗМ-2000».
23.30 Эмми Вебер, Донни Терранова в фильме ужасов «КОЛОБОС».
1.25 Ночной музыкальный канал.

5.05 Мультфильм «Мастер из Кламси».
5.30 «Молодые дарования».
5.55 Фильм - детям. «Дубравка».
7.15 За Садовым кольцом.
7.40 «Без рецепта».
8.05 Худ. фильм «Депутат Балтики».
9.40 «Вас приглашает Н.Бабкина».
10.05 «Телевидение - любовь моя».
11.00 «Волшебный микрофон».
11.30 Постфактум.
11.45 «АСТ-журнал». Дайджест.
12.10 Интершоп.
12.25 Худ. фильм «ВИАДУК».
14.00 Мир ислама.
14.25 Вояж без саквояжа.
14.35 «Документальный экран».
15.30 Худ. фильм «Пиковая дама».
17.00 Научно-популярный сериал «Путеводитель для гурманов».
17.30 Постфактум.
17.45 Анонс.
17.55 Алло, Россия!
18.25 «Дом актера».
19.00 Сериал «Курортный роман».
20.10 «Я Вас любил...».
20.25 «Вечер романса».
20.55 «Толк»-шоу «Голова на плечах».
21.30 Худ. фильм «Убийство на Ждановской».
22.55 Странные изобретения.
23.00 Научно-популярный сериал «Путеводитель для гурманов».
23.30 Постфактум.
23.45 Анонс.
23.50 «Телевидение - любовь моя».
0.45 Худ. фильм «Черный замок Ольшанский». 1-я серия.
2.00 «Без рецепта».
2.25 Джаз и не только.
2.55 «АСТ-журнал». Дайджест.
3.25 Сериал «Курортный роман».
4.40 Вояж без саквояжа.
4.55 Странные изобретения.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ИЮНЯ

8.35 «Агромир».
9.00, 15.00 Новости.
9.10 «Покахонтос». Мультсериал.
9.35 «Одиссея команды Кухто».
10.10 «Все нормально, мама!».
10.45 Большой завтрак.
11.10 «Славянскому базару в Витебске - 10 лет». Избранное.
12.05 Арсенал.
12.35 Сериал «Возможно, они сошли с ума».
13.00 Сериал «25 градусов на Юг».
14.00 «И другие официальные лица».
14.10 «Время местное».
14.35 25-й кадр.
15.10 Криминальное досье.
15.40 «Грант».
15.55 Гандбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Беларусь - Исландия.
17.30 «Наемный убийца». Худ. фильм.
18.50 Планета «АРТ».
19.20 Теленавигатор.
19.40 Телебарометр.
20.00 Резонанс.
20.50 Спорт-курьер.
21.05 Комедия «Страсти в мае».
22.50 IX Республиканский фестиваль «Мельница моды-2001».

6.15 Сериал «Нежный яд».
7.10 Служу России!
7.40 «Дисней-клуб».
8.05 Утренняя звезда.
9.10 «Непутевые заметки».
9.30 Пока все дома.
10.10 КВН.
12.25 Клуб путешественников.
13.05 «Эх, Семеновна!».
13.45 Сокровища Кремля.
14.10 Сериал «Китайский городовой».
15.05 «Дисней клуб».
15.35 Умницы и умники.
16.00 Живая природа.
17.20 «Блокпост отца Назария». Спецрепортаж.
17.40 Комедия «За витриной универмага».
19.30 Триллер «Турбулентность».
21.30 Времена.
22.50 «На футболе».
23.30 Фильм «Лестница в небо».

РТР

7.50 Русское лото.
8.40 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго шоу».
9.35 Доброе утро, страна!
10.05 «Аншлаг».
11.00 «Городок». Развлекательная программа.
11.30 Федерация.
12.10 Парламентский час.
13.00 Вести.
13.20 Диалоги о животных.
14.20 «Вокруг света».
15.20 «Два рояля». Музыкально-развлекательная программа.
16.20 Сам себе режиссер.
17.00 Программа Николая Сванидзе «Зеркало».
18.05 Харрисон Форд и Джулия Ормонд в фильме Сиднея Поллака «Сабрина».
20.30 Боевик «Криминальный квартет». 1989г.
22.20 Микки Рурк и Роберт Де Ниро в фильме Алана Паркера «Сердце ангела».

9.05 «Золотые рога». Худ. фильм.
10.20 Мультфильмы.
10.55 Дикая природа.
11.50 «Бабушкины рецепты».
12.05 «Графоман».
12.30 «Мой Эрмитаж».
13.00 Ток-шоу «Наобум».
13.30, 21.00 Новости культуры.
13.45 Театральная летопись XX века
14.10 «Ох, уж этот дед!» Худ. фильм.
15.35 Тем временем.
16.00 «Ну, погоди!».
16.40 «Новая театральная гостиная».
17.30 «В родном городе». Худ. фильм.
18.30 Дж.Верди. Опера «Аттила».
21.20 «Личные воспоминания о большой жизни».
21.25 «С потолка».
21.50 «Вечерний свет». Худ. фильм.

НТВ

7.00, 9.00, 11.00, 15.00, 18.00 Сегодня.
7.20 Мир приключений и фантастики.
8.20 «Женский взгляд».
9.20 Фильм «Золотая цепь».
11.25 Фильм «Городской ковбой».
14.00 «Третий тайм».
15.30 Путешествия натуралиста.
16.10 Большие родители.
16.50 Сериал «Полицейская академия».
18.35 Фильм «24 часа».
20.20 Куклы.
20.35 Боевик «Один шанс на двоих».
22.50 Лига чемпионов по футболу подводит итоги.
23.30 Мир кино. Боевик «Кровавый лилипут».

TV6 МОСКВА

6.15 Кинотеатр ТВ-6. «Золушка».
7.40 Все в сад!
8.05 Юмористический сериал «Вне родных квадратных метров»: «Заставь дурака быть политкорректным, он и будет...».
8.40 «Вы очевидец» с И. Усачевым.
9.40 Интернет-программа «Сеть».
10.15 Сериал «Улицы разбитых фонарей-III»: «Макароны по-скотски».
11.15 Юмористическая программа «Наши любимые животные».
11.50 Дорожный патруль. Расследование.
12.15 Кинотеатр ТВ-6. «20000 лье под водой». 2-я серия.
14.00 «Сегодня» с...
14.30 Шоу Бенни Хилла.
15.25 Телемагазин «Формула здоровья».
15.35 «Мое кино» с Виктором Мережко.
16.30 Сериал «Самые громкие преступления XX века»: «Грэм Янг. Отравитель по призванию».
17.05 «Итого» с Виктором Шендеровичем.
17.35 Дорожный патруль.
17.55 Катастрофы недели
18.55 Сериал «Улицы разбитых фонарей-III». «Труп из зоопарка».
20.00 «Итоги» с Евгением Киселевым.
21.35 Кинотеатр ТВ-6. Боевик «Схватка в воздухе».
23.30 Вечеринка из «Метелицы».

7.05 ДЕНЬ КИЕВА НА ТВЦ. «Колокола». Док. фильм.
7.30 МУЛЬТПАРАД.
8.00 «Петух и краски», «Кошкин дом». Мультфильмы.
8.45 «Отчего, почему?» Программа для детей.
9.25 Музыкальная программа «Полевая почта».
10.00 Московская неделя.
10.30 Деловая лихорадка.
10.45 «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». Музыкальная комедия.
12.25 «Киевлянин». Ток - шоу.
13.00 СОБЫТИЯ.
13.15 Все о здоровье в программе «21 кабинет».
13.40 «Национальный интерес». Россия - Украина: новые ориентиры, новые возможности.
14.25 Мультфильм.
14.45 «Команда на Марс». Телеигра.
15.20 «Как казаки кулеш варили». Мультфильм.
15.30 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «КОМИССАР НАВАРРО». Сериал.
17.10 Ток-шоу «Слушается дело».
18.00 Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам. Гранпри Италии.
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
19.25 Спортивный экспресс.
20.00 «Момент истины». Авторская программа А.Караулова.
20.55 Прогноз погоды.
21.00 «ГРАЧИ». Художественный фильм..
22.55 СОБЫТИЯ. Время московское.
23.00 Сенсации и не только в программе «Деликатесы».
23.35 Музыкальный транзит: Киев - Москва.

7.30 «Сказки джунглей». Мультипликационный сериал.
8.00 «Симпсоны». Мультипликационная серия.
8.30 «1/52». Спортивное обозрение.
9.00 «Монитор». Новости из Интернета.
9.20 Комедия «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО».
11.15 Параллели.
11.30 «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА». Сериал. Последний сезон.
12.30 Новости.
12.45 Военная тайна.
13.15 Комедия «ШТРАФНОЙ УДАР».
15.15 «Фантастическая четверка». Мультсериал.
15.45 «Сказки джунглей». Мультипликационный сериал.
16.45 Клуб «Белый попугай».
17.15 Боевик «ЧЕРНАЯ МАСКА».
20.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ». Сериал.
21.30 Боевик «В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ»..
23.40 Худ. фильм «ПРАВДИВЫЕ ИСТОРИИ».
1.40 Ночной музыкальный канал.

5.05 Мультфильмы.
5.30 «Волшебный микрофон».
6.00 Фильм - детям. «Бедный Джонни и Арника».
7.15 Страна моя.
7.45 «Без рецепта».
8.10 Сериал. «Красный орел». 1-я серия.
9.00 «Выбираю жизнь».
9.15 «Представляет Большой...».
9.45 Мультфильм «Франтишек».
10.00 «Таймслот».
10.55 Странные изобретения.
11.00 Анонс недели.
11.05 «Молодые дарования».
11.30 «Из жизни животных...».
11.45 «АСТ-журнал». Дайджест.
12.15 Интершоп.
12.30 Сериал. «Красный орел». 2-я серия.
13.15 Док. фильм. «Шамиль Тарпищев. Спортсмен и человек».
13.50 Троица. «Благовест».
14.20 «Счастливого пути!».
14.35 Док. фильм.
15.35 Сериал. «Красный орел». 3-я серия.
16.25 «Выбираю жизнь».
16.50 Странные изобретения.
16.55 Анонс недели.
17.05 Научно-популярный сериал «Путеводитель для гурманов».
17.30 «На неделе».
17.45 «Парадоксы истории».
18.15 Кинопанорама.
19.00 Сериал. «Красный орел». 4-я серия.
19.50 Док. фильм. «Шамиль Тарпищев. Спортсмен и человек».
20.25 Джаз и не только.
21.00 Ток-шоу «Наобум».
21.30 Худ. фильм «Будни уголовного розыска».
22.55 Странные изобретения.
23.00 Научно-популярный сериал «Путеводитель для гурманов».
23.30 «На неделе».
23.45 Группа «Отпетые мошенники».
0.30 Худ. фильм «Черный замок Ольшанский». 2-я серия.
1.40 Мультфильм для взрослых.
1.50 «Без рецепта».
2.15 «Старые знакомые».
2.40 «АСТ-журнал».
3.10 Худ. фильм «Виадук».
4.55 Странные изобретения.

ГРАМАДСКА-ПАЛІТЫЧНАЯ ГАЗЕТА «ЗГОДА»
выдаецца з 1992 г.
Заснавальнік і галоўны рэдактар: Аляксей Кароль
Індэкс: 63138. Рэгістрацыйны нумар: 582.
Адрас рэдакцыі: г. Мінск, 220004, вул. Ракаўская, 27.
Надрукавана з дыяпазітываў заказчыка на тыпаграфіі «Плутас-маркет», г. Мінск, вул. Кульман, 1.
Тыраж: 4 тыс. экз. Заказ нумар: 373
Падпісана да друку: 23.05.2001 г. Кошт дагаворны.